

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 213 (5289)
ГЕРАДА
18
ВЕРАСНЯ
1935 г.
Год выхадзі я XVII

С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ы:

ТЭЛЕГРАМА ТАВ. СТАЛІНА ТАВ. К. Э. ЦІОЛКОЎСКАМУ.
ПАСТАНОВА БЮРО ЦК КП(б)Б — АБ ХОДЗЕ КАПАННЯ І АДГРУЗКІ БУЛЬБЫ ЛЕНІНГРАДУ.
АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ «ПРАВДЫ» — ВЯЛІКАЯ КРЫНІЦА НАШАЙ СІЛЫ. Г. МАЛІКІН, Л. КАПЛАН — ЗА ВЫСОКІ НУМАР ВАЛАКНА. ГАРТ — НА ПРАВАХ ПАСЫНКА. С. П. — СУВІКІ КАНАЛ.
ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА: Р. ФАЛОУ — ЧАГО НЕ ЗАЎВА-

ЖЫЎ ТУРАЎСКІ РАЙКОМ. КАНОПІК — ЯК МЫ ПРАЦУЕМ СЯ СПАЧУВАЮЧЫМІ.
СУМНЫЯ ЖАРТЫ: А. ДЖЭЛЮК — КАНТРАСТЫ Я. РУБЕНЧЫК — «КЛІЧАЎСКАЯ ГЕРОІКА».
НА ТЭРЫТОРЫІ БССР СПУСЦІЛІСЯ ТРЫ ЗАМЕЖНЫХ АЭРАСТАТЫ — УДЗЕЛЬНІКІ МІЖНАРОДНЫХ СПАБОРНІТВАЎ НА КУБАК ГАРДОН-БЕНЕТА. У КЛІЧАЎСКІМ РАЕНЕ СПУСЦІЎСЯ ГЕРМАНСКІ АЭРАСТАТ, У ЕЛЬСКІМ — АМЕРЫКАНСКІ І У КАСЦЮКО-ВІШКІМ — ФРАНЦУЗСКІ.

ЦК ВКП(б) — ПРАВАДЫРУ НАРОДУ ТАВ. СТАЛІНУ

Мудрайшы правадыр і друг усіх працоўных тав. Сталін!
Усе сваё жыццё я марыў сваімі працамі хоць крыху прасунуць талавецтва наперад. Да рэвалюцыі мая мара не магла ажыццявіцца. Толькі Окдляр прынёс прызнацце працам самавучкі; толькі савецкая ўлада і партыя Леніна — Сталіна аказалі мне дзейсную дапамогу. Я адчуў любоў народных мас, і гэта давала мне сілы прадаўжаць работу, ужо будучы хворым. Аднак, зараз хвароба не дае

мне закончыць пачатай справы.
Усе свае працы па авіяцыі, ракетнаплаванню і міжпланетных зносінах перадаю партыі большэвікоў і савецкай уладзе — сапраўдным кіраўнікам прагрэсу чалавечай культуры. Упэўнен, што яны з поспехам закончаць гэтыя працы.
Усёй душой і мыслямі ваш, з апошнім шчырым прывітаннем заўсёды ваш
К. ЦІОЛКОЎСКІ.
13 верасня 1935 г.


ВЫДАТНАМУ ДЗЕЛЧУ НАВУКІ ТАВ. К. Э. ЦІОЛКОЎСКАМУ

Прыміце маю падзяку за пісьмо, поўнае давер'я да партыі большэвікоў і савецкай улады.
Жадаю вам здароў'я і далейшай пладатворнай работы на карысць працоўных.
Паціскаю вашу руку.
І. СТАЛІН

Вялікая крыніца нашай сілы

Буржуазія абяцала капіталістычную прыватную ініцыятыву вечным рухамі гістарычнага прагрэсу. Гісторыя паказала ўсю спекуляцыйнасць гэтага пуніту гледжання. У гады сусветнага эканамічнага крызісу з асаблівай нагляднасцю выявілася поўнае бяспсілле капіталістычнай прыватнай ініцыятывы перад найглыбейшымі парокмі капіталізма, якія вядуць яго да пагібель. Капіталістычная прыватная ініцыятыва, як рухавік прагрэсу, прышла к банкруцтву. Яна вычарпала сама сябе і ў стане парадзіць толькі эканамічны хаос, гаспадарчы распад, кровапралітныя войны і новыя пакуты для працоўнага чалавецтва.
Адзінай мэтай капіталістычнай прыватнай ініцыятывы заўсёды была нажыва, а глыбей, на якой яна вырастала, — бяжаласная эксплуатацыя наймных рабцоў. Рыцары і гораі капіталістычнай прыватнай ініцыятывы — самыя бесчалавечныя, самыя гнусныя эксплуататары народу, яго крывопіўцы і міраеды. Выстаўляўшыся апалагетамі капіталізма, як усеагульнага магчымасць для праўлення таленту і здольнасцей, капіталістычная прыватная ініцыятыва на самой справе была і з'яўляецца манопольным правам

Веселье Савецкі-ж лад высоўвае на першы план і прэслаўляе людзей гераічнай працы, як ударнікі-шахцёры Ізотаў, або Стахануў, як ударнік-камбайнер Дрыга, або калгасны брыгадзір Літвіненка, як энтузіясты навукі Мічурын або Ціолкоўскі.
З якой патрасаючай сілай гучыць публікуемае вышэй пісьмо К. Э. Ціолкоўскага таварышу Сталіну! Вось вам жывы неатражальны прыклад для параўнання свету капіталізма і свету сацыялізма. У вельмарнай цэпліні сталінскага адказу выдатнаму дзелчу навукі адчуваецца біццё сэрца нашага народу, які ўмее высоўваць і ценіць таленты.
Бягучы год прынёс нам багаты ўраджай творчай ініцыятывы мас: барацьба за рэнтабельнасць у металургіі, стаханавскі рух у Данбасе, выдатніцтва ў машынабудаванні, з'яўленне цэлай плеяды выдатнейшых работнікаў на чыгунках, рэкорды саўчасных і калгасных камбайнераў і т. д.
«Вытворчы план ёсць жывая і практычная дзейнасць мільянаў людзей», — гаворыць т. Сталін, — і вось жывая і практычная дзейнасць нашых слаўных перадавікоў, лепшых ударнікаў вытворчасці зноў і зноў паназвае, што ініцыятыва і сапраўды з'яўляецца сапраўды



Учора ў першай гадзіне дня з Менска ў Гомель вылецеў экіпаж самалёта «Савецкая Беларусь» тт. Пімкін і Папоў.
16 верасня днём тт. Пімкін і Папоў былі прыняты старшынёй ЦВБ БССР тав. Чарвяковым. НА ЗДЫМКУ — экіпаж самалёта на прыёме ў тав. Чарвяка па (справа налева, сядзяць): тт. Пімкін, Чарвякоў, Ляўкоў і Папоў; стаяць — тт. Кузняцоў — ЦС Асоавіяхіма БССР, Набатаў — гомельскі гарком ЛКСМБ, Сераброўскі — начальнік авіяцыі Асоавіяхіма БССР, Лебедзеў — старшыня гомельскага горсовета Асоавіяхіма, Клімаў — начальнік Менскага аэраклуба, Данилаў — старшыня Цэнтральнага савета Асоавіяхіма БССР, Мурашківіч — начальнік Гомельскага аэраклуба.
Фото Я. Салавейчыка.

РАЗБОР МАНЕУРАУ КІЕУСКАЙ ВАЕННАЙ АКРУГІ

КІЕЎ, 16 верасня. (БЕЛТА). Сёння ў дзяржаўным тэатры оперы і балета адбыўся разбор закончыўшыхся ўчора манеўраў Кіеўскай ваеннай акругі.
На разборы прысутнічалі ўвесь вышэйшы і старшы начальніцкі склад, які прымаў удзел на манеўрах, члены ЦК КП(б)У і ўрада УССР.
Галоўны кіраўнік манеўраў тав. Якір падрабозна разабраў увесь ход вучэнняў.
У заключэнне выступіў народны камісар абароны тав. К. Е. Варашылаў, які даў выдатную ацэнку дзеянням войск і арганізацыі вельмі складаных манеўраў.
Тав. Варашылаў адзначыў выключную ўвагу, клопаты і любоў да Чырвонай арміі, праўленныя пролетарыямі Кіева і калгаснікамі, і вялікую дапамогу, аказаную Цэнтральным Камітэтам КП(б)У і ўрадам УССР.

АБЕД У ТАВ. Я К І Р А У ГОНАР ЗАМЕЖНЫХ ВАЕННЫХ ДЭЛЕГАЦЫЙ

КІЕЎ, 16 верасня. (БЕЛТА). Учора камандуючы войскамі Кіеўскай ваеннай акругі тав. Якір даў абед у гонар прысутных на манеўрах ваенных дэлегацый Францыі, Чэхаславакіі і Італіі.
На абедзе прысутнічалі народны камісар абароны СССР тав. Варашылаў, а таксама начальнік штаба РСЧА тав. Егораў, інспектар кавалерыі РСЧА тав. Будзінны і рэд асоб вышэйшага каманднага складу. Члены замежных ваенных дэлегацый прысутнічалі на абедзе ў поўным складзе.
Камандуючы войскамі КВА тав. Якір звярнуўся да замежных ваенных дэлегацый з прывітальнай прамовай, у якой падкрэсліў, што манеўры, арганізаваныя па ўказанні народнага камісара абароны тав. Варашылава, не служаць мэтай дэманстрацыі супроць якой-небудзь краіны, а маюць адзіную мэту — правярць гатоўнасць часцей РСЧА для абароны нашых граніц і забеспячэння нашага мірнага будаўніцтва.
Ад імя прыбыўшых на манеўры французскай, чэхаславацкай і італьянскай ваенных мій выступіў з адказнай прамовай начальнік генеральнага штаба чэхаславацкай арміі генерал Крэйчы.
Глава французскай дэлегацыі генерал Луэзо далучыўся да прамовы генерала Крэйчы і ад імя французскай дэлегацыі гораца дзякаваў народнага камісара абароны тав. Варашылава і камандуючага войскамі КВА тав. Якіра за ўвагу і адначасна выключную цікавасць адбыўшыхся манеўраў.
Генерал Монці ад імя італьянскай дэлегацыі таксама далучыўся да прамовы генерала Крэйчы і дзякаваў за ласкавы прыём.

Хвароба тав. Ціолкоўскага

КАЛУГА, 16 верасня. (БЕЛТА). Слабае, зрэдку з перабоямі. К

АБ ХОДЗЕ КАПАННЯ І АДГРУЗКІ БУЛЬБЫ ЛЕНІНГРАДУ

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б
Па рэзультатах капання і адгрузкі бульбы Ленінграду на 15 верасня ЦК канстатуе, што гэта работа на мясцах зрываецца. У пераважнай большасці раёнаў БССР не прыступалі да капання бульбы, або толькі пачынаюць, выканаўшы мізэрны продант плана.
Такія раёны, як Кіраўскі, Магілёўскі, Рагачоўскі, Чавускі, Шклоўскі, Барысаўскі, Бялыніцкі, план адгрузкі Ленінграду якіх роўны 3—6 тысячам тон, яшчэ не прыступалі да адгрузкі.
Рэд раёнаў, як з указаных вышэй, так роўна Клічаўскі, Лельскі, Барэвінскі, Капаткевіцкі, Смалявіцкі і інш. спасыланымі на затрыманне падвозу з-за менінгіта коней, дажджоў, вяселасці бульбы і т. д. прабуюць прыкрыць адсутнасць аператыўнага кіраўніцтва і недастатковую арганізацыю ў раёне справы капання і адгрузкі бульбы Ленінграду. Такое становішча з капаннем і адгрузкай бульбы стварае яўную пагрозу зрыву плана і аграрных страт ураджаю.
ЦК абавязвае РК і РВК паставіць сваёй задачай у бліжэйшыя-ж дні дабіцца рашучага зруху ў справе капання і адгрузкі з тым, каб забеспячыць своечасовую і поўную адгрузку бульбы Ленінграду і засышку насення бульбы.
ЦК даручае НКЗ правярць рад раёнаў і сельсоветаў (Капаткевічы, Рагачоў, Смалявічы і інш.), асабліва спасылаючыся на немагчымасць вывазу бульбы з-за менінгіта коней з тым, каб вывесці сапраўднае становішча спраў і выявіць часасобны асоб і арганізацыі, прыкрываючы сваю дрэнную работу спасыланнем на менінгіт.
ЦК абавязвае РК і ўсе партарганізацыі, на аснове шырокай масавай работы, штодзённага аператыўнага кіраўніцтва падняць ініцыятыву і актыўнасць калгаснікаў на справу выканання загатоўкі і адгрузкі бульбы і на працягу бліжэйшай-жа пяціднёўкі ліквідаваць адставанне па капанню і адгрузцы бульбы Ленінграду, разгарнуўшы такія тэмпы работы, якія-б забеспячылі поўнае і своечасовае выкананне плана. Заслушаць на наступным пасяджэнні бюро ЦК сакратароў, старшын РВК і ўпаўнаважанаў Барысаўскага, Магілёўскага, Шклоўскага і Рагачоўскага раёнаў аб выкананні данай пастановы, а таксама заслушаць даклад аб ходзе работ па Белгалогаародніне (т. Анікей-

...на існуючых і стану выдатнаму дзевяці адчуваецца біццё сэрца нашага народа, які ўмеа высюваць і цаніць таленты.

Бягучы год прынёс нам багаты ўрадавай творчай ініцыятывы мас: берацьба за рэнтабельнасць у металургіі, стэхнаўскі рух у Данбасе, выдатніцтва ў машынабудаўніцтве, з'яўленне цэлай плеяды выдатнейшых работнікаў на чыгунках, рэкорды сучасных і напгахных камбайнераў і т. д.

«Вытворчы план ёсць жывае і практычнае дзейнасць мільёнаў людзей», — гаворыць т. Сталін, — і вось жывае і практычнае дзейнасць нашых слаўных перадавікоў, лепшых ударнікаў вытворчасці зноў і зноў паказвае, што ініцыятыва мас можа забяспечыць сацыялістычнаму будаўніцтву такіх поспехі, якія ні ў якіх праграмах не запісаны.

Што для гэтага трэба? Трэба, каб ініцыятыва перадавікоў падтрымлівалася і падхаплася ўсёй масай. Тады яна зробіць чуды. На жаль, нярэдка выдатнейшыя дзясятні перадавікоў астаюцца здабыткам толькі невялікага кола работнікаў і, не будучы асвоены шырокай масай работнікаў, праз пэўны час ператвараюцца ў нішто. Так, напрыклад, было з рэкордамі нашых бетоншчыкаў, якія не атрымалі шырокага ўжывання ў практыцы нашых будаўніцтваў. Гэта-ж небяспека можа ўзнікнуць і ў адносінах стэхнаўскага руху ў Данбасе, калі гэты выдатнейшы вопыт будзе закансерваваны толькі на асобных участках, як гэта зрабілі агульнымі тэсты з ізаўскім рухам.

Сіла творчай ініцыятывы мас заключаецца не толькі ў блыску яе асобных праяўленняў, але і ў шырыні яе распаўсюджвання. Захвочванне развіцця творчай ініцыятывы мас складае адну з важнейшых задач кіраўніцтва на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва. Працягваючы ініцыятыву — гэта не значыць гнацца толькі за прыдуманнем новага. Гэта значыць праяўляць таксама найвялікшую ўпартасць у практычным ажыццяўленні ўсяго таго, што дасягнута і правярана вопытам іншых.

Шляхі для праяўлення ініцыятывы нашых работнікаў незлічоныя, поле для прылажэння сіл, здольнасцей і талентаў — неасяжнае. Ці на заводзе, ці ў калгасе, ці за прылаўкам магазіна, ці за кафедрай настаўніка, ці на кіруючым пасту, ці на рэдакцыйнай рабоце — усюды ёсць неабмежаваныя магчымасці праяўляць ініцыятыву, каб працаваць яшчэ лепш, чым мы зэрээ працуем, каб яшчэ хутчэй рухаць уперад нашу агульную справу, каб паляпшаць і ўпрыгожваць жыццё працоўных.

Большэвік, партыйны ці непартыйны, — гэта чалавек, які сваю базмежную адданасць справе рабочага класа здолён злучыць з б'ючай крыніцай ініцыятывай на карысць сацыялістычнаму будаўніцтву.

Грамадская ініцыятыва будаўнікоў сацыялістычнага грамадства з'яўляецца вялікай сілай, якая акумуляе ўсе творчыя здольнасці нашага вялікага народу для тэржастава сацыялізма, для блага працоўных.

(Перадавае артыкул «Правды».)

Галоўны кіраўнік манеўраў тав. Якір падрабізна разабраў увесь ход вучэнняў.

У заключэнне выступіў народным камісар абароны тав. К. Е. Варашылаў, які даў выдатную ацэнку дзейнасці войск і арганізацыі вельмі складаных манеўраў.

Тав. Варашылаў адзначыў выключную ўвагу, клопаты і любоў да Чырвонай арміі, праўлення пролетарыямі Кіева і калгаснікамі, і вялікую дапамогу, аказаную Цэнтральным Камітэтам КП(б)У і ўрадам УССР.

На разбор былі запрошаны прысутныя на манеўрах французская, чэхаславацкая і італьянская ваенныя дэлегацыі.

Глава французскай дэлегацыі генерал Луазо далучыўся да прамовы генерала Крайчы і ад імя французскай дэлегацыі гарача лаяваў народнага камісара абароны тав. Варашылава і камандуючага войскамі КВА тав. Якіра за ўвагу і адзначыў выключную цікавасць адбыўшыхся манеўраў.

Генерал Монці ад імя італьянскай дэлегацыі таксама далучыўся да прамовы генерала Крайчы і дзякаваў за ласкавы прыём.

Камандуючы войскамі КВА тав. Якір звярнуўся да замежных ваенных дэлегацыяў з прывітальнай прамовай, у якой падкрэсліў, што манеўры, арганізаваныя па ўказанні народнага камісара абароны тав. Варашылава, не служаць мэтам дэманстрацыі супроць якой-небудзь краіны, а маюць адзіную

мэту — забяспечыць выкананне плана адгрукі бульбы Ленінграду, не глядзячы на вялікую ўдзельную вагу гэтых раёнаў у агульным плане адгрукі. ЦК папярэджае таксама загадчыкаў райзагаў Бабруйскага раёна т. Фельшціна, Рагачоўскага — т. Ісайчанка, Смалявіцкага — т. Снапкова і заг. райплодагародніны Магілёўскага і Мазырскага ра-

ённа для дапамогі мясцам.

ЦК папярэджае РК, РВК і ўпаўкамзагаў Лепельскага і Кіраўскага раёнаў — тт. Міхайлава і Добрунскага, што яны недастаткова змагаюцца за выкананне плана адгрукі бульбы Ленінграду, не глядзячы на вялікую ўдзельную вагу гэтых раёнаў у агульным плане адгрукі. ЦК папярэджае таксама загадчыкаў райзагаў Бабруйскага раёна т. Фельшціна, Рагачоўскага — т. Ісайчанка, Смалявіцкага — т. Снапкова і заг. райплодагародніны Магілёўскага і Мазырскага ра-

ённа для дапамогі мясцам.

ЦК папярэджае РК, РВК і ўпаўкамзагаў Лепельскага і Кіраўскага раёнаў — тт. Міхайлава і Добрунскага, што яны недастаткова змагаюцца за выкананне плана адгрукі бульбы Ленінграду, не глядзячы на вялікую ўдзельную вагу гэтых раёнаў у агульным плане адгрукі. ЦК папярэджае таксама загадчыкаў райзагаў Бабруйскага раёна т. Фельшціна, Рагачоўскага — т. Ісайчанка, Смалявіцкага — т. Снапкова і заг. райплодагародніны Магілёўскага і Мазырскага ра-

Хвароба тав. Цюлкоўскага

КАЛУГА, 16 верасня. (БЕЛТА). Становішча здароўя выдатнага вучонага-ардэнаносца т. К. Э. Цюлкоўскага прадаўжае пагоршвацца. Напаўненне пульса па-ранейшаму

слабае, зрэдку з перабоямі. Кожнаму жыццелю арганізма рэзка ўзла — ўзліванні перасталі ўсасвацца.

На пленуме Лігі нацый

ВЫСТУПЛЕННЕ ПАНА БЕКА

ЖЭНЕВА, 16 верасня. (БЕЛТА). Сёння на ранішнім пасяджэнні пленума Лігі нацый нечакана выступіў польскі міністр замежных спраў Бек.

Бек выказаў незадавальненне тым, што Літва ў сваёй прамове 14 верасня нібыта «з прадуманасцю і самавольным чынам» меркаваў аб некаторых дыпламатычных актах польскага ўрада. Бек лічыць, што такія выступленні могуць, моў, «пашкодзіць справе лаяльнага міжнароднага супрацоўніцтва».

Заява Бека выклікала ўсеагульнае здзіўленне. У жэнеўскіх колах педаявляюць, чаму Бек палічыў неабходным выступіць на такому поваду і ў такой форме.

Прамова Літвінава змяшчала, як указваў тут, крытыку пэўных канцэпцый міжнароднай палітыкі. Падобныя канцэпцыі былі разгорнуты ў нядаўніх заявах начальніка аддзела друкі нацыянал-сацыялістычнай партыі Дэйтрых у Нюрэнбергу і яшчэ раней у майскай прамове Гітлера ў рэйхстагу.

У жэнеўскіх колах лічаць, што гэта выступленне Бека можа быць расклумачана падвойным чынам: або Бек ускосна прызнае сябе пыхлікім тэорыя, якія падвергліся крытыцы Літвінава, або ён узяў на сябе задачу гаварыць ад імя адсутных у Жэневе галоўных аўтараў гэтых тэорыяў.

Прамова Літвінава змяшчала, як указваў тут, крытыку пэўных канцэпцый міжнароднай палітыкі. Падобныя канцэпцыі былі разгорнуты ў нядаўніх заявах начальніка аддзела друкі нацыянал-сацыялістычнай партыі Дэйтрых у Нюрэнбергу і яшчэ раней у майскай прамове Гітлера ў рэйхстагу.

У жэнеўскіх колах лічаць, што гэта выступленне Бека можа быць расклумачана падвойным чынам: або Бек ускосна прызнае сябе пыхлікім тэорыя, якія падвергліся крытыцы Літвінава, або ён узяў на сябе задачу гаварыць ад імя адсутных у Жэневе галоўных аўтараў гэтых тэорыяў.

У жэнеўскіх колах лічаць, што гэта выступленне Бека можа быць расклумачана падвойным чынам: або Бек ускосна прызнае сябе пыхлікім тэорыя, якія падвергліся крытыцы Літвінава, або ён узяў на сябе задачу гаварыць ад імя адсутных у Жэневе галоўных аўтараў гэтых тэорыяў.

«Антысавецкая дэманстрацыя па ўказцы Гітлера»

ЛОНДАН, 17 верасня. (БЕЛТА). Большасць газет іранічна каментуе выступленне Бека ў Жэневе. Газета «Дэйлі тэлеграф» называе гэта выступленне «манеўрам» і падкрэслівае, што адказ Літвінава быў «разумным» і «вельмі прымірэнчым па тону». «Ньюс кронікл» характарызуе выступленне Бека як «дробны дэманстрацыю, якую ўскосным чынам і на адлегласці арганізаваў Гітлер».

«Манчэстэр гардыен» характарызуе гэта выступленне, як «антысавецкую дэманстрацыю», якая падверглася амаль усеагульнай крытыцы і ўсеагульнаму асуджэнню.

ПРАМОВА ТАВ. ЛІТВІНАВА

ЖЭНЕВА, 16 верасня. (БЕЛТА). Сённяшняе паслябедзенае пасяджэнне пленума Лігі пачалося з выбарання трох непаспяханых членаў савета ўзаем выбываючых: Польшчы, Чэхаславакіі і Мексікі. Выбраны: Румынія, атрымаўшая 50 галасоў з 52, Эвадор, атрымаўшы 45 галасоў, і Польшча, атрымаўшая 42 галасы.

Першым аратарам на паслябедзеным пасяджэнні выступіў літоўскі міністр замежных спраў Лазарайціс, прамова якога мела тут значны водгук у сувязі з апошнімі антылітоўскімі дэманстрацыямі на нацыянал-сацыялістычным кангрэсе ў Нюрэнбергу і з парозамі Гітлера Лазарайціс падкрэсліў, што Літва астаецца да капа вернай Лізе нацый і яе прынцыпам.

Затым слова атрымаў тав. Літвінаў, які зачыў:

«Я нешта прабачаўна пленума за тое, што другі раз узяў слова ў агульнай дыскусіі, але мяне вымусіла зрабіць гэта сённяшняе афіцыйнае заява панаважанага першага дэлегата Польшчы ў ўпаўнен, што савецкая дэлегацыя была не адзінай атчужанай пачынаючы з пачатку заявы пана Бека, заявы, для якой у майёй прамове 14 верасня не змяшчалася ніякага поваду. Сампраўды, ні Польшча, ні польская палітыка ні разу не была памянёна ў гэтай прамове».

Я гаварыў аб двух процістаячых палітычных канцэпцыях. За некалькі дзён да майёй прамовы афіцыйна прадставіў аднаго ўрада зноў заявіў, што ён (уряд) адлае перавагу двухбаковым патам і лакалізацыі саіны перад сістэмай калектыўнай безаспэнасці. Я растлумачыў — яшоў на гэта падставу, — якога роду пакт гэты ўрад мае на ўвазе і якія маглі-б быць вынікі падоб-

ных пактаў для справы ўсеагульнага міру.

На жаль, я не магу згадзіцца з той думкай майго польскага калегі, што адкрытае абмеркаванне тут існуючых канцэпцый міжнародных пагадненняў можа пашкодзіць супрацоўніцтву. Я смею думаць, што для падобнай дыскусіі няма больш падыходзячага месца, чым форум нацый, якім з'яўляецца пленум Лігі.

Натуральна, што, абмяркоўваючы пытанні арганізацыі міру, мы не можам не спыніцца на перавагах і недахопах той ці іншай палітычнай канцэпцыі. На маю думку, міжнароднае супрацоўніцтва можа толькі выйграць ад такой дыскусіі.

Са свайго боку, я не магу сказаць, што для майго ўрада ўсё роўна, што думаюць аб яго знешняй палітыцы другія краіны і, у асаблівасці, нашы суседзі. Мне здаецца, што дзяржавы палітыка-бліжэй да міжнароднага супрацоўніцтва і да ідэі, якая ляжыць у аснове Лігі, калі-б спецыяльна наклапаціліся аб тым, каб іх знешняя палітыка правільна разумелася і тлумачылася другімі краінамі, у першую чаргу суседзямі.

Я хачу запэўніць польскую дэлегацыю, што калі-б яна палічыла за лепшае выказаць на пленуме сваю думку аб палітыцы міру, правядзімай майм урадам, я не меў-бы супроць гэтага прычэпаў, і меркаванні польскай дэлегацыі ні ў якой меры не аблізіся-б на нашых адносінах да Польшчы, дружба з якой не пераставала быць адной з асноўных мэтаў знешняй палітыкі савецкага ўрада».

Заява тав. Літвінава была сяткава апладысментамі рагу дэлегацыяў. На гэтым агульная дыскусія па дакладу генеральнага сакратара Лігі закончылася.

Натуральна, што, абмяркоўваючы пытанні арганізацыі міру, мы не можам не спыніцца на перавагах і недахопах той ці іншай палітычнай канцэпцыі. На маю думку, міжнароднае супрацоўніцтва можа толькі выйграць ад такой дыскусіі.

Са свайго боку, я не магу сказаць, што для майго ўрада ўсё роўна, што думаюць аб яго знешняй палітыцы другія краіны і, у асаблівасці, нашы суседзі. Мне здаецца, што дзяржавы палітыка-бліжэй да міжнароднага супрацоўніцтва і да ідэі, якая ляжыць у аснове Лігі, калі-б спецыяльна наклапаціліся аб тым, каб іх знешняя палітыка правільна разумелася і тлумачылася другімі краінамі, у першую чаргу суседзямі.

Я хачу запэўніць польскую дэлегацыю, што калі-б яна палічыла за лепшае выказаць на пленуме сваю думку аб палітыцы міру, правядзімай майм урадам, я не меў-бы супроць гэтага прычэпаў, і меркаванні польскай дэлегацыі ні ў якой меры не аблізіся-б на нашых адносінах да Польшчы, дружба з якой не пераставала быць адной з асноўных мэтаў знешняй палітыкі савецкага ўрада».

Заява тав. Літвінава была сяткава апладысментамі рагу дэлегацыяў. На гэтым агульная дыскусія па дакладу генеральнага сакратара Лігі закончылася.

ГІТЛЕР ПАГРАЖАЕ ЛІТВЕ

БЕРЛІН, 16 верасня. (БЕЛТА). На ўчарашнім пасяджэнні рэйхстага ў Нюрэнбергу слова для дэкларацыі было прадастаўлена Гітлеру. Гітлер спыніўся спачатку на пытанні знешняй палітыкі. Паўтарыўшы звычайныя запэўненні аб тым, што нацыянал-сацыялістычная Германія адчувае «вялікую і непахісную любоў к міру», Гітлер перайшоў да пытання аб Літве і Клайпедзе (Мемель), і прамова яго прыняла вельмі рэзкі і проста пагражаючы характар.

Свярджаючы, што Літва на працягу рагу галоў «парушае міжнароднае пагадненне аб Клайпедскай вобласці», што, паводле яго слоў, выражаецца ў праследванні «нямецкага элемента» гэтай вобласці, Гітлер заявіў: «Для Лігі нацый было-б пахвальнай задачай звярнуць сваю ўвагу на статут аб аўтаноміі Клайпедскай вобласці і прыняць меры к таму, каб гэты статут праводзіўся на справе, перш чым падзеі прымуць тут такія формы, аб якіх аднойчы ўсе могуць пашкадаваць».

Затым Гітлер зрабіў антысавецкі выпадак па поваду VII кангрэса Комінтэрна і запэўніў рэйхстаг, што самым карэнным чынам будзе прасякаць «спробы маскоўскага большэвізма» штурхнуць Германію на рэвалюцыю.

На ўчарашнім пасяджэнні рэйхстага ў Нюрэнбергу слова для дэкларацыі было прадастаўлена Гітлеру. Гітлер спыніўся спачатку на пытанні знешняй палітыкі. Паўтарыўшы звычайныя запэўненні аб тым, што нацыянал-сацыялістычная Германія адчувае «вялікую і непахісную любоў к міру», Гітлер перайшоў да пытання аб Літве і Клайпедзе (Мемель), і прамова яго прыняла вельмі рэзкі і проста пагражаючы характар.

Свярджаючы, што Літва на працягу рагу галоў «парушае міжнароднае пагадненне аб Клайпедскай вобласці», што, паводле яго слоў, выражаецца ў праследванні «нямецкага элемента» гэтай вобласці, Гітлер заявіў: «Для Лігі нацый было-б пахвальнай задачай звярнуць сваю ўвагу на статут аб аўтаноміі Клайпедскай вобласці і прыняць меры к таму, каб гэты статут праводзіўся на справе, перш чым падзеі прымуць тут такія формы, аб якіх аднойчы ўсе могуць пашкадаваць».

Затым Гітлер зрабіў антысавецкі выпадак па поваду VII кангрэса Комінтэрна і запэўніў рэйхстаг, што самым карэнным чынам будзе прасякаць «спробы маскоўскага большэвізма» штурхнуць Германію на рэвалюцыю.

Затым Гітлер зрабіў антысавецкі выпадак па поваду VII кангрэса Комінтэрна і запэўніў рэйхстаг, што самым карэнным чынам будзе прасякаць «спробы маскоўскага большэвізма» штурхнуць Германію на рэвалюцыю.

НАЗАД, У СЯРЭДНЕВЯКОЎЕ

Замежны друк аб пасяджэнні германскага рэйхстага

ЛОНДАН, 16 верасня. (БЕЛТА). Каментуючы нюрэнбергскі з'езд нацыянал-сацыялістаў і пасяджэнне рэйхстага, англійскі друк адлае вялікую ўвагу законам супроць яўрэяў. Газеты выказваюць сваё абурэнне з поваду гэтых мералярэнстваў германскага ўрада. Паводле слоў «Дэйлі экспрэс», Гітлер «варнуў германскіх яўрэяў ва ўмовы сярэднявекі».

Заява Гітлера адносна Клайпеды (Мемеля) выклікала некаю ў англійскіх колах, у асаблівасці палітыкаў агенцтва Рэйтэра з Каўнаса аб тым, што прамова Гітлера разглядаецца там як пагроза ваіны і што літоўскі ўрад звернецца да дзяржаў, палітыкаў і мемельскай канвенцыі, з просьбай перасцярагаць Германію.

«Таймс» публікуе на вільным месцы пільнае вільнае англійскае кансерватыўнае дэпутатаў Гоффа і Боссома, у якім гаворыцца, што германскія газеты і арганізацыі ў Клайпедзе а'яўляюцца правакацыйнымі сродкамі падрыўнай нацыянал-сацыялістычнай прапаганды, якая парушае мемельскую канвенцыю.

ПАРЫЖ, 16 верасня. (БЕЛТА). Вячэрні друк прадаўжае каментыраваць прамову Гітлера ў рэйхстагу. Газета «Пары суар» указвае, што

прамова Гітлера з'яўляецца папярэджаннем усім мірным краінам адносна заваяваўчых планаў нацыянал-сацыялістычнай Германіі.

«Чаму гэта адбылася?» — пытаецца газета і адказвае: «Таму, што вялікі дзяржавы раз'ядналі італа-абісіскімі канфліктамі і тым самым аслаблены. Зараз пакуць справа ідзе аб Літве. Але нішто не можа нарочыцца, што заўтра размова не зойдзе аб Аўстрыі, аб польскіх карыдору, і, можа быць, аб Эльзасе».

«Энтрансіжан» піша па поваду законаў, прынятых учора ў рэйхстагу: «Мы знаходзімся ў сярэднявекі. На тэрыторыі Германіі будзь а гэтага часу свабодныя грамадзяне і грамадзяне паднявольныя». Газета падкрэслівае, што антысавецкія законы накіраваны на сутнасці не столькі супроць яўрэяў, якія складаюць усяго і процант насельніцтва Германіі, колькі супроць праціўнікаў рэжыму. «Шымысла дапусціць, што ў XX стагоддзі магчы падобны рух назад, што такі рэжым можа ўтрымацца. Гітлер, ап'яніўшы ўладай, перайшоў усе граніцы. Мільёны людзей, пастанавлены ў падобныя ўмовы, рана ці позна паўстадуць супроць яго феадальнай тыраніі. Аднак, да гэтага моманту — чаго яшчэ можна чакаць ад гэтых маніякаў?»

У АГОШНЮЮ І АДЗІНУ

Масква таварышам СТАЛІНУ

Расчудзен вашай цёлай тэлеграмай Амуваю, што сёння не памру ўпаўнен ведаю—савецкія дыржабелі будучь лепшымі і свеце.

Дзякую, таварыш Сталін, няма меры ўдзячнасці.

К. ЦЮЛКОЎСКІ.

Чаго не заўважыў тураўскі райком

Калі праверка партыйных дакументаў у тураўскай партарганізацыі падыходзіла к канцу, сакратар райкома тав. Дамброўскі раптам «заўважыў», што ўся яго двухмесячная работа па сутнасці роўна нулю. Ні аднаго жуліка, ні аднаго прахалвінца за час праверкі не было выяўлена.

Тав. Дамброўскі вымушан быў прызнацца на бюро райкома і на раённым партсходзе, што праверка партдакументаў у тураўскай партарганізацыі праведзена фармальна, без актыўнага ўдзелу ў ёй партыйнай арганізацыі. Гэта прызнанне для многіх камуністаў было нечаканым, бо яны з самага пачатку не зразумелі асноўнай задачы праверкі. Агэтуль зусім зразумела, чаму ні на аднаго з камуністаў не паступіла кампраметуючых матэрыялаў.

Пасля партсхода, які адбыўся 2 і 3 верасня, сталі паступаць кампраметуючыя матэрыялы на многіх членаў партыі. Аказалася, што пасля «праверкі» ў арганізацыі асталіся былыя дэзертыры Чырвонай арміі, сыны кулакоў, спекулянтаў, трацісты і інш.

10 чалавек класава-варожых элементаў цалкам выключаны з партыі. Бюро райкома стала на шлях выпраўлення сваіх памылак.

Аднак, фармальна праведзеная раней праверка сказала і на ўнутрыпартыйнай рабоце партарганізацыі, і гэта работа паранейшаму знаходзіцца ў заняпадзе, бо праверка не выкарыстоўвалася для ўдому арганізацыйна-партыйнай і масавай работы.

Некалькі характэрных фактаў. У пярвочнай арганізацыі райвыканкома ўсе 6 членаў партыі нідэ не вучацца. Пасля прапрацоўкі пастановы пленума ленинградскага гаркома партыі, партыйны сход рашыў арганізаваць гурток па вывучэнню гісторыі партыі. Але назаўтра камуністы на чале з партаргам Шапіра забылі аб гэтым рашэнні, і на заняткі ніхто не ходзіць. Не вучацца і 4 камуністы партарганізацыі кааперацыі.

Па ўсёму мястэчку налічваецца больш за 20 чалавек партыйнага актыва, які апрача газет нічога не чытае. Месяца чатыры таму назад пры партгабінеце арганізавалася было семінар для партактыва, але першыя яго заняткі былі і апошнімі. Матэрыялы VII кангрэса Камінтэрна актыўна не прапрацоўвае. Так стаіць справа з вучобай на ўсім раёне. У большасці пачатковых школ па ленинізму, арганізаваных у чатырох сельсаветах для камуністаў-адзіночак, на працягу летняга перыяду заняткі зусім не праводзіліся.

Выкананне партыйных нагрук — адзін з важнейшых абавязкаў кожнага камуніста. У тураўскай-жа партарганізацыі пра гэты абавязак, відаць, забыліся.

Узяць пярвочную партарганізацыю месцасвета, Партнагрузкі там размеркаваны 8 месяцаў назад, але ніхто не ўздумаў правесці, як яны выконваюцца. Гэта прышло да таго, што асобныя камуністы на выкананне партнагрузкі проста махнулі рукой. Напрыклад, член партыі Гарбар, які пры-

мацаваны да комсамольскай арганізацыі, ніякай адказнасці за яе не адчувае і нічога не робіць. Таксама «выконваюць» свае партнагрузкі камуністы Флейтман і Шунько. Адзін з іх прымацаваны для правядзення партмасавай работы да шавецкай арцелі. Другі — да сельскагаспадарчай арцелі «Новае жыллё». Ім было дана канкрэтнае заданне: арганізаваць работу з беспартыйным актывам і лепшых з іх падрыхтаваць для ўступлення ў спачуваючыя. Прайшло ўжо 7 месяцаў, а групы спачуваючых пры пярвочнай арганізацыі месцасвета ўсё яшчэ няма.

Работа з беспартыйным актывам пастаўлена вельмі дрэнна не толькі ў пярвочнай арганізацыі месцасвета. Парторг кааперацыйнай арганізацыі Савіна чыстасардэчна прызнаецца, што гэты ўчастак работы — самы адсталы.

Нельга праісці і міма насценнага друку. Здавалася-б, што праверка партыйных дакументаў павінна была-б ажыўіць работу насценных газет. Атрымалася-ж адваротнае з'явішча. Многія пярвочныя арганізацыі ў перыяд праверкі зусім сымнілі выпуск сцяновок. Так, у райвыканкоме і райземадзеле апошнія нумары сцяновок былі выпушчаны тры месяцы назад. У райсаюзе і месцовеце — два месяцы назад.

Усё гэта паказвае, што праверка ў Тураве праходзіць далёка не на такой палітычнай вышыні, як гэтага патрабуе Цэнтральны Камітэт партыі.

Р. ФРАЛОУ.



У часцях Чырвонай арміі вялікай увага аддаецца фізкультуры. У вольны час адлучынку байцы заняты трэніроўкай па ўсіх відах спорту. Адлучынак праходзіць вясела і культурна. НА ЗДЫМКУ: лепшы фізкультурнік Н-оной часці т. Баранцоў трэніруецца па велейбоду.

НА БІВУАКУ

(Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды».)

На ўсходнае прыгожага бярозавага гаю, якімі багата Савецкая Беларусь, пасля походу выстралялася аўтакалона.

І вось, калі момант напружанага выканання байвой задачы мінараў, калі часць размясцілася на бівуаку, сабраліся байцы. Камандзір эскадрона т. Паўлінскі палвогадзіць вынікі работы за суткі, потым т. Шапіра паведамляе, аб пастанове Соўнаркома СССР і ЦК ВКП(б) аб будаўніцтве канала Масква—Волга. Пасля шалітварфармацый пачынаюцца культурныя забавы.

Вось загаварыла гармонь. Паліліся гукі знаёмай песні. Дружна падхапілі байцы любімыя матыў: «По долинам и по возгорьям Шла дивизия вперед...»

Галасы ўсё нарастаюць. Магутнае рэха разносіць песню па пералесках. У сярэдзіне круга камандзір эскадрона т. Паўлінскі. Ён зашывае:

«Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор...»

Дружна падхапляюць байцы марш бясстрашных чырвоных лётчыкаў. Неўзабаве гармонь перарывае песню, а потым пачаліся танцы — «яблычка», руская «плясавая» і беларуская народная «лявоніха». Закружыліся дзесяткі байцоў.

Гэтымі днямі ў цесных пакоях Менскага цэнтральнага аэраклуба, які носіць імя героя Савецкага Саюза, слаўнага палітнага лётчыка тав. Молакава, адбыўся сход лётнага актыва сталіцы БССР. Каля 300 чалавек — лепшыя людзі нашых фабрык, заводаў, інстытутаў, устаноў, спартыўных арганізацый — вучэты, парашутысты, планерысты — гораха абмяркоўвалі пытанні авіявучобы. Яны гаварылі аб задачах абароны нашай вялікай соцыялістычнай маці-радзімы, аб стварэнні свядомай жалезнай дысцыпліны, аб культурнасці, аб абавязку авіяцыйнага актыва быць прыкладам не толькі на аэрадроме, але і на прадырыемстве.

Гэта быў незвычайны, хваляючы сход, наглядна паказаўшы, якой велізарнай увагай і любоўю акружылі моладзь усе працоўныя сталіцы, партыйныя і непартыйныя большавікі нашу ўсё вышэй і вышэй падмаючыся савецкую авіяцыю.

Але ў якіх немагчымых умовах працякаў гэты сход энтузіястаў авіяцыі! У трох маленькіх пакоях, шчыльна згрудзіўшыся, сталі, запоўніўшы праходы, больш 100 чалавек. Частка іх, што размясцілася ля ўваходных дзвярэй клуба, ледзь улаўлівала тое, што гаварылася ў сярэднім пакоі, які з'яўляўся цэнтрам схода. У такіх умовах няма нічога дзіўнага ў тым, што маладыя рабочыя і работніцы ў сваіх выступленнях і рэпліках настойліва звярчаліся да тэмы аб памышканні для аэраклуба — аб класных валах, дзе магчыма было-б нармальна весці заняткі, аб пакоях для дэманстрацыі дэталей самалётаў, планераў, авіямадэляў і парашутаў, аб памышканні, дзе магчыма было-б захоўваць каштоўную маёмасць клуба.

Дзіўна, але Менскі аэраклуб, клуб сталіцы БССР, да гэтага часу не мае свайго памышкання і туліцца на правах кватаранта ў Цэнтральным доме тэхнікі. 39 парашутыстаў, 480 планерыстаў, сотні юных авіямадэлістаў

прайшлі ўжо вучобу ў аэраклубе імя Молакава, дзесяткі і сотні іх праходзяць вучобу зараз. Гэта — ударнікі, людзі, ні на мінуту не парываючы са сваёй вытворчасцю. Гэта-ж цэлая армія добраахвотнікаў, энтузіястаў савецкага авіяцыйнага спорту! І гэта армія заслужоўвае, каб ёй стварылі ўсе неабходныя культурныя ўмовы для вучобы і адпачынку ў клубе.

Між тым, перспектывы клуба пакуль выключна неспрыяючыя. Прайшла ўжо восень, набліжаецца зима. Гэта значыць, што калі да гэтага часу можна было весці значную частку тэарэтычных заняткаў пад адкрытым небам, на аэрадроме, ля парашутнай вышкі, то зараз гэта магчымасць адпадае. Дзе весці падрыхтоўку новых авіяцыйных кадраў?

У планах аэраклуба намечана да канца года падрыхтаваць сотні планерыстаў, парашутыстаў і вучлётаў. Паведаім, што план гэты зацверджан праўленнем клуба, на чале якога стаіць тав. Жуковіч, старшыня Менскага гарадскога савета. Зразумела, тав. Жуковіч добра ведае аб надзвычай дрэнным становішчы клуба, ён не раз даваў урачыстыя запевненні, запісваў рашэнні прадаставіць аэраклубу патрэбнае памышканне. Аднак, грош цана такім рашэнням, аб якіх забываюць раней, чым паспяваюць высахнуць чарныя на пратэволе.

Тав. Жуковіч спасылаецца на адсутнасць памышканняў. Але змаглі-ж у Гомелі і Оршы знайсці і памышканні, і сродкі для абсталявання добрых аэраклубаў. У Оршы, напрыклад, дзе ў XVIII гадыне Окцябрскай рэвалюцыі заклачынец будаўніцтва самага буйнага, самага абсталяванага ў БССР аэраклуба, укладваюць у гэту справу 150 тыс. руб. Нам добра вядомы настойлівасць і напоўрыстасць кіраўніцтва Аршанскага раёна, у прыватнасці, старшыня гарадскога савета Оршы т. Лабанова ў адшуканні сродкаў і будаў-

нічых матэрыялаў для аэраклуба. Справа была і застаецца яшчэ налёгкай для аршанцаў. Але яны паказваюць прыклад тав. Жуковічу прэзідыуму Менскага гарадскога савета, чаго можна дабіцца пры апаведнай, большавіцкай пастаўцы пытання, пры належным разуменні аграмаднага палітычнага, абарончага значэння аэраклуба, як грамадскай авіяцыйнай арганізацыі.

Абураючыя, пагардлівыя адносіны да Менскага аэраклуба з боку Цэнтральнага савета Асоавіяхіма БССР і яго начальніка авіяцыі т. Серафімоўскага. Цэнтральны савет Асоавіяхіма БССР і Менскі гарадскі савет не паставілі ў сваёй практычнай рабоце задачу ператварэння Менскага клуба ў цэнтральны, сталічны клуб БССР.

Мы лічым, што сталіца Савецкай Беларусі па прыкладу Масквы, Кіева, Ленінграда павінна мець свой добра арганізаваны, у неабходнай меры абсталяваны цэнтральны аэраклуб, у якога павінны і змаглі-б вучыцца ўсе аэраклубы БССР.

У свой час, вітачыю працоўных, рабселькораў БССР у сувязі з завяршэннем збору сродкаў на пакушкі самалётаў для Менскага аэраклуба, т. Эйдэман адзначыў тую любоў і неаслабную ўвагу, якімі працоўныя масы нямецка акружаюць сваю слаўную рабоча-сялянскую Чырвоную армію і сваю масавую добраахвотную абаронную арганізацыю — Асоавіяхім. Аднак, гэтага не ўлічваюць кіраўнікі Цэнтральнага савета Асоавіяхіма і Менскі горсавет.

Менскі цэнтральны аэраклуб будавала і будзе ўся савецкая грамадства БССР. Асноўны фінансмент — чалавечы матэрыял, адданы справе авіяцыйнага актыва, ужо створан Менскім аэраклубам. Дык хто-ж даў права кіраўнікам Цэнтральнага савета Асоавіяхіма БССР і Менскаму горсавету таі, па меншай меры, бюракратычна адносіцца да сталічнага цэнтральнага аэраклуба?

ГАРК.

ЯК МЫ ПРАЦУЕМ СА СПАЧУВАЮЧЫМІ

Пры нашай партыйнай арганізацыі налічваецца 86 спачуваючых. З іх 23 пераведзены на чыстцы партыі ў 1933 годзе. У спачуваючых прыняты лепшыя ўдарнікі вытворчасці. З 63 прынятых 30 з вытворчым стажам больш 10 год. Сярод іх лепшыя перадавыя людзі нашлага калектыва. Тав. Файгенбаўм — старая работніца, вытворчы стаж 20 год, з'яўляецца членам ЦК ВКП(б). Тав. Эльперын — лепшы ўдарнік, прымае актыўны ўдзел у грамадскім жыцці па фабрыцы, з'яўляецца дэпутатам горсавета. Тав.

чага Улаховіч. Член партыі Гальперын да т. Эпштайн, т. Гарбер — да Розінай. Восьмі індывідуальнага прымацавання поўнаасцю апраўлаў сябе і ў іншых партыйных групах.

Асабліваю ўвагу аддаюць партарганізатары пехаў удзяванню спачуваючых у практычную грамадскую работу. У першым пеху практыкавалі справядачы спачуваючых аб іх рабоце, таксама практыкуюцца сываваданы камуністы аб індывідуальнай рабоце са спачуваючымі. Сывавадачы камуністаў, аднак, паказалі, што ў

аганізацыйных прычынах большавізма». Чыталі кнігу «Камо». Правядзенне такіх спецыяльных дзеяў сываваданы ўсёй работы са спачуваючымі.

Пераведзеныя ў спачуваючыя па чыстцы 1933 года значна выростаюцца да пераводу ў партыю. Мы ўжо перавялі ў кандылаткі партыі тт. Камчэса, Альтмана і інш.

Партыйны камітэт асабліваю ўвагу аддае пытанню ідэйнага росту спачуваючых. Усе яны ахоплены пиваламі для спачуваючых.

Шчаслівая моладзь

Старшыня прыёмнай камісіі час-ад-часу задае прызыўнікам таіное пытанне:

— Вы ўдарнік?

— Што за пытанне! — адказвае адказваюць большасць іх.

Быць ударнікам у краіне, будуючай сацыялізм, моладзь лічыць гонарам і чыстым абавязкам.

Прызыўнік, сын чырвонага партызана, слесар трамвайнага парка Міхась Ваўчок, хваляючыся, пераступіў парог прызыўнага пункта. Хваляванні Міхася былі неадарымны. У 1932 годзе ў сярцы з гаспадаром сваёй кватэры Міхась пераступіў парог прызыўнага пункта.

роі, рэстаранавага ў мінскім рэвурта царскай салдатчыны.

Калі споўнілася 20 год Бірылі Ціпчанку (цяперашняму старшыні вагаса імя Чарвякова, Пройскага раёна, дэлегат II Усеаюнага з'езда камгасіністаў уніку), яго прызвамі ў салдаты

Пры нашай партыйнай арганізацыі налічваецца 86 спачувальчых. З іх 23 пераведзены на чысты парты ў 1933 годзе. У спачувальчы прыняты лепшыя ўдарнікі вытворчасці. З 63 прынятых 30 з вытворчым стажам больш 10 год. Сярод іх лепшыя перадавыя людзі нашага калектыва. Тав. Файгенбаўм — старая работніца, вытворчы стаж 20 год, з'яўляецца членам ЦВК БССР. Тав. Эльберыя — лепшы ўдарнік, прымае актыўны ўдзел у грамадскім жыцці на фабрыцы, з'яўляецца дэпутатам горсовета. Тав. Ляўко — вытворчы стаж 26 год, старшыня фабрычнай РКК і іншыя.

Работа са спачувальчымі сканцэнтравана непасрэдна ў цэху. Партарганізатары даюць ім канкрэтныя даручэнні і ўцягаюць іх у партыйнае і грамадскае жыццё.

У партыйных групах шырока практыкуюцца індывідуальнае прымацаванне больш падрыхтаваных камуністаў да спачувальчых. Напрыклад, у партыйнай групе першага цеха другой змены т. Голь прымацаван да спачуваль-

чага Улаковіч. Член партыі Гальперын да т. Эпштэйна, т. Гарбер — да Розінай. Вопыт індывідуальнага прымацавання поўнасна апраўдаў сябе і ў іншых партыйных групах.

Асаблівую ўвагу аддаюць партарганізатары цэху ў адцягванні спачувальчых у практычную грамадскую работу. У першым цэху практыкавалі справядзачы спачувальчых аб іх рабоце, таксама практыкуюцца справядзачы камуністаў аб індывідуальнай рабоце са спачувальчымі. Справядзачы камуністаў, аднак, паказалі, што ў некаторых выпадках прымацаванне носіць фармальны характар. Напрыклад, член партыі Гарбер слаба працуе са сваімі спачувальчымі.

Мы ўвазі ў сістэму правядзення адзінага дня спачувальчых. Да гэтых дзён рыхтуюцца ўся партыйная арганізацыя, спачувальчы таксама праяўляюць вялікую актыўнасць. 7 жніўня ў парку культуры і адпачынку разам з партыйным актывам мы правялі дзень спачувальчых. Адбыліся гутаркі на тэмы: «Барачка партыі супроць традызіма», «Аб ар-

ганізацыйных прынцыпах большавізма». Чыталі кнігу «Камю». Правядзенне такіх спецыяльных дзён спрыяе ачышчэнню ўсёй работы са спачувальчымі.

Перавзедзены ў спачувальчыя на чысты 1933 года азначна выраслі. Зараз яны ўзмоцнена рыхтуюцца да пераводу ў партыю. Мы ўжо перавялі ў кандыдаты партыі тт. Камчэса, Альтмана і інш.

Партыйны камітэт асаблівую ўвагу аддае пытанню ідэйнага росту спачувальчых. Усе яны ахоплены піншамі для спачувальчых і другімі школамі партыйнай сеткі.

Але для ўдзянення ўсіх спачувальчых у актыўную работу далёка не ўсё зроблена. Яшчэ мы слаба працуем з беспартыйным актывам і асабліва з беспартыйнымі работнікамі. Між тым на фабрыцы працуе 67 проц. жанчын.

Аб нашых недахопах мы ведаем. І каб у бліжэйшы час іх ліквідаваць, партыйная арганізацыя прымае ўсе захады.

КАНОПІК,
сакратар партыі фабрыкі «Окцябр». Менск.

Галасы ўсё нарастаюць. Магутнае рыха разнесіцца па пералесках. У сярэдзіне круга камадзір эскадрона т. Паўлінскі. Ён запытае:

«Мы рождены, штобы сякмы сдзелаць было»,

«Преодолеть настроение и протест»...

Дружна падмаляюць байцы марш бясстрашных чырвоных лётчыкаў. Неўзабаве гармонь перарывае песню, а потым пачаліся танцы — «аблычка», руская «плясавая» і беларуская народная «львоніха». Запружыліся дэсяткі байцоў.

У баку запалаў касцёр. Яго быстра абступваюць байцы. Агонь весела абвятляе твары маладых суваястаў. Нехта зачытае песню:

«...Песня продолжается и крепнет,
Не сорвется голос молодой.
Далеко оставлена деревня,
Утопают в дымке голубой»...

З песняй разыходзяцца на адначынак байцы, каб заўтра з свежымі сіламі прыступіць да выканання баявой задачы.

Згае касцёр. Цішыня. Моцны сон пануе ў лагеры.
А. Л. ШПІТАЛЬНЫ.

СУЭЦКІ КАНАЛ

Адной з сур'езных санкцый, якімі Англія пагражае Італіі ў выпадку вайны з Абісініяй, з'яўляецца закрыццё Суэцкага канала.

Суэцкі канал — адзін з апорных пунктаў англійскага імперыялізма ў Афрыцы. Побач з Гібралтарам, Мальтай, Адэнам, Сінгапурам Суэц прадстаўляе сабой моцную ваенна-морскую і авіяцыйную базу Вялікабрытаніі, аднаго з вартунаў ахоўваючых морскія шляхі, якія звязваюць іматэлія ўладанні імперыі.

Закрыццё Суэцкі канал, Англія ператварае Краснае мора ў закрытае возера, перарэзвае важнейшы нерв італьянскай экспансіі ў Абісініі.

Лёгка сабе ўявіць, у якім становішчы апынулася б Італія, калі б ёй для адпраўкі войск у Эрытэю прыйшлося карыстацца акружным шляхам.

Што такое Суэцкі канал? Гэта самы кароткі шлях з Міжземнага мора ў Краснае і Індыйскія акіяны. Суэцкі канал, пабудаваны імперыярам Лесепсам у 1869 годзе, цягнецца ў даўжыню на 164 кіламетры і мае шырыню ў 60 метраў.

Не глядзячы на параўнаўча невялікія размеры, гэты канал, як мы ўжо падкрэслівалі, мае велізарнае палітычнае і ваеннае значэнне. Шлях з Лондана ў Індыю праз канал на 24 дні карацей, чым шлях вакол Афрыкі. Для шляху Трыест (порт Італіі) — Бамбей

(адзін з буйнейшых гарадоў Індыі) Суэц дае эканомію ў 37 дзён.

Пачатковым пунктам канала на Міжземным моры з'яўляецца Порт-Саід, канчатковым пунктам на Красным моры — порт Суэц. Абодва пункты знаходзяцца ў руках Англіі, хоць Суэцкі канал знаходзіцца на тэрыторыі Егіпта, атрымаўшага «незалежнасць» у 1922 годзе.

Суэцкі канал не толькі ваенна-стратэгічны пункт, але гіганцкае камерцыйнае прадпрыемства.

Турэцкі ўрад, якому ў свой час палешаў Егіпет, аддаў канал замежным капіталістам у асобе «Усеабоўшай кампаніі Суэцкага канала» ў канцэсію на 99 год (да 1968 года).

За праходжэнне праз канал гэта таварыства бярэ на 10 франкаў з кожнага пасажыра судна і на 7 з паловай франкаў з кожнай тоны груза.

У 1934 годзе праз канал прайшлі 262.000 пасажыраў і 32 мільёны тон груза; даходы кампаніі складалі такім чынам 895 мільёнаў франкаў. Размер даходу (дывідэнда), які выплачваўся кампаніяй, даходзіў да 40 проц.

У мінулым годзе, не глядзячы на падзеіне сусветнага гандлю, даходы кампаніі перавысілі ўзровень па-залежання года.

А рост італьянскіх перавозак ваенных грузаў у Эрытэю прынес

акцыянерам новыя велізарныя даходы.

Англійскі ўрад стаў галоўным акцыянерам кампаніі пасля таго, як у 1876 годзе ён купіў каля 45 проц. усіх акцый за велікія невялікія цану — 4 мільёны фунтаў старлінгаў. Іншыя акцыі належалі французскаму і галаццкаму капіталу.

Кампанія кіруюць 32 дырэктары, з якіх 21 француз, 10 англічан і адзін галацзец. Гэтым летам у праўленне ўвайшоў віднейшы французскі генерал Вейга.

Згодна міжнароднага дагавору 1888 года, падпісанага радамі еўрапейскіх краін, у тым ліку Англіяй, Францыяй і Італіяй, Суэцкі морскі канал вольны і адкрыт у ваенны і мірны час для кожнага гандлёвага або ваеннага судна. Забаронена арганізаваць блакаду канала.

На справе дзяржавы, падпісаўшы дагавор, парухалі яго, калі яны знаходзілі гэта патрэбным. У 1905 годзе Японія была саюзніцай Англіі, і таму ў руска-японскую вайну эскадра адмірала Ражэст-венскага, знайшоўша магілу на іме Цусімы, не была прапушчана праз канал і павінна была абысці ўсю Афрыку. Толькі другая раісійская эскадра адмірала Небагагага была прапушчана праз канал.

У пачатку сусветнай вайны англійскія войскі акупавалі канал і пабудавалі ўмацаванні на яго берагах. Прабрацца германскаму флоту праз канал нельга было, бо

брытанскія судны арганізавалі яго блакаду.

Пасля вайны Англія захавала панаванне ў зоне Суэцкага канала. Англійскі друк указвае, што калі Ліга нацый згодзіцца на калектыўныя санкцыі супроць Італіі, паўстане пытанне аб закрыцці Суэцкага канала.

Аднак, ці хопіць у Англіі для гэтага сіл? Зусім зразумела, што закрыццё канала прывяло б да вайны Англіі з Італіяй. Італія не дапусціць, каб былі адрэзаны шляхі зносін з яе калоніямі ва ўсходняй Афрыцы.

Гэта добра ўлічвае Англія, якая ліхаманкава ўзмацняе зону Суэцкага канала. Англія перакідае ў Міжземнае мора буйныя ваенна-морскія і авіяцыйныя сілы. У тэрміновым парадку будуюцца ўмацаванні на востраве Мальта, у Гібралтары, Суэцы і іншых мясцах. Як нядаўна паведамлялася ў газетах, у Егіпет прыбыла ў сакрэтным парадку 300 англійскіх ваенных самалётаў. Дагэтуль на аэрадромах Егіпта знаходзілася звыш 100 англійскіх ваенных самалётаў. У раёне Порт-Саіда ля ўваходу ў канал пачаліся мабёўры англійскіх сухаземных, морскіх і паветраных сіл.

Рыхтуюцца і Італія. Яна будзе ваенна-морскія і авіяцыйныя базы ў Сідэліі, у Лівіі, Трыполі (паўночнае ўзбярэжжа Афрыкі). Такім чынам зона Суэцкага канала можа ў недалёкім будучым стаць тэатрам ваенных дзеянняў паміж двума імперыялістычнымі дзяржавамі.
С. П.

Шчаслівая моладзь

Старшыня прызыўной камісіі час-ад-часу заіае прызыўнікам такое пытанне:

— Вы ўдарнік?

— Што за пытанне! — адказвае адказваюць большасць іх.

Быць ударнікам у краіне, будучай сацыялізм, моладзь лічыць сваім прамым абавязкам, і таму такія пытанні нават адзіляюць многіх прызыўнікоў. Але камісіі трэба кожнага з гэтых соцень маладых людзей дакладна вывучыць, правярыць, выслухаць і прашчунаць іх цягліцы, распытаць біяграфію, біяграфію бацькоў, пацкавіцца асабістым жыццём, работаі і імкненнямі.

Члены камісіі гутараць з рабочым завода «Ударнік», былым выхаванцам дзіцячага дома т. Вітніным. Ён фізкультурнік, добра натраціраваўся ў бегу на вялікіх дыстанцыях. Но так даўно ён удзельнічаў у 5-кіламетровым просе на прыз «Звязды» і да фінішу з 650 бегуноў прышоў дзапцаць другім.

— Нават абагнаў аднаго французскага спартсмена, — з пацукцём гонару дадае ён.

Урач, агледзіўшы Віткіна, коратка гаворыць:

— Хароп «на ўсе сто», парашутыст!..

І тут высвятляецца, што Віткін і на самай справе хутка будзе парашутыстам. У парашутным гуртку ён ужо амаль скончыў курс вучобы, прайшоў аблёт на самалёце.

— Прыгаць магу хоць заўтра, і вас запрашу, — жартуе т. Віткін, — прысутнічаць на маім першым прыжку...

Пачыі ято лічце распытваць, — высветліцца многа цікавага ў жыцці маладога імклівага Віткіна. Віткін характэрны для пераважнай большасці дэпрызыўнікоў. Усе яны жывуць рознастайным, прывым жыццём, яны ўпарта рыхтаваліся стаць байцамі Чырвонай арміі. У ралах Чырвонай арміі іх чакае такое-ж багатае і рознастайнае жыццё. Свае мары яны змогуць паспяхова ажыццяўляць, ужо будучы ў гімнасцёрках чырвонаармейцаў.
С. П.

Прызыўнік, сын чырвонага партызана, слесар трамвайнага парка Міхась Ваўчок, хвалючыся, пераступіў парог прызыўнога пункта. Хвалюванні Міхасы былі недарэчнымі. У 1932 годзе ў скарцы з гаспадаром сваёй кватэры Міхась ято зынаважыў, за што пралетарскі суд пакараў яго ўмоўна двума месцамі прымуоовых работ. «Усе ідуць з чыстай душой, — думаў Міхась, — а я сабе ўжо паспеў запляміць. Ці прымуць мяне?»

Перад прызыўной камісіяй ён адправенна раскаваў аб сваім учынку, які не да твару маладому грамадзяніну Совецкага Саюза.

— Сваю віну я апраўдаў ударнай работаі на вытворчасці. Прашу камісію залічыць мяне ў мотамехчасць.

Міхася залічылі ў мотамехчасць.

Глядзіш на гэтых здаровых жыццерадасных юнакоў, якім краіна Совецаў давае ахову савецкіх граіц, і мімаволі ўспамінаеш вобраз прыгнечанага, забітага го-

рам, расечараванага ў шыю рэкрута царскай салдатчыны.

Калі споўнілася 20 год Кірылу Ціпчанку (цяперашніму старшыні калгаса імя Чарвакова, Прапойскага раёна, дэлегат Н Уо-саюзнага з'езда калгаснікоў-ўдарнікоў), ято прызваіі ў салаты. Да гэтага Кірыла, апрата сваёй вёскі, нідэе не быў і павот не быў «жывой машыны» — паравоза. На дарогу маіі яму сямля мелеўскую булачку хлеба, у сярэдзіну паклала некалькі меляўоў грошай, а зверху абшыла палетком.

— Беражы гэту булачку, — прыказала яна Кірылу, — і тады будзеш заўсёды і сыт, і апраўт, і з грашмыа.

Кірыла бярог булачку-таліона, але быў заўсёды галодным, без грошай, такім, як жыла ўся ято сям'я дома.

Цемра, голод і сляная вора ў папоўскія цуды — такі быў жо царскага рэкрута. І які выдатны шлях прайшоў заўтрашні беец нашай магутнай Чырвонай арміі, культурны боец, выхаваны партыяй Леніна—Сталіна!
М. ВІШНЕУСКІ.



Мопраўскі куток на менскім прызыўным пункце. НА ЗДІМНУ прызыўнікі наля мопраўскага кутка.

ДІ АТРЫМАЕМ ГРОШЫ?

(Пісьмо старшыні калгаса)

Калгаснікі калгаса «Шлях, Со- шаліма», Фашчаўскага сельсаве- Шклоўскага раёна ў мінулым працавалі на будаўніцтве калодзежаў. За гэту калгас павінен быў ары- 3038 руб. Але па сканчэнні Белагодас адмовіўся пла-

пачатку 1935 года мы справу аднаўленню грошай перадалі ма- скаму арбітражу. Аднак, у з тым, што Белагодас зна- іцца ў Менску, наш іск быў аслан менскаму міжраённаму атражу.

І сакавіка нашага прадстаўні- выклікалі ў Менск. Але ў той пасяджэння арбітража не бы- нас паведамілі, што справа аб ішчэні грошай будзе разгляда- і мал. Зараз мінула ўжо і 8 ве- а, а справа да гэтага часу не ішчэні і грошай сваіх мы не ішчэні.

КАЛІНОВІЧ.

ТРАКТАРЫ БЕЗ ПЛУГОЎ

Журавіцкім раёне ў гэтым го- арганізаваецца новая машы- трактарная станиця. 20 жніў- новую МТС прыбылі 24 трак-

ва вось ужо амаль месяц, як трактары не працуюць. Да гэ- часу МТС не атрымала ні ад- плуга. Няма і астатняга ішчэні інвентару.

Трактары стаяць пад адкрытым ашчэні. Павець яшчэ не пабудава- МТС не забяспечана кадрамі. трактарыстаў працуюць з ашчэні перабоймі. Сістэматычна ашчэні заняткі, няма падруч-

ашчэні арганізацыі не дапа- ашчэні ў рабоце нова-арганіза- ашчэні МТС.

Н. ВАЛЬКЕВІЧ.

Па слядах публікаваных пісем

ашчэні Барысаўскага раён- ашчэні РС міліцыі паве- ашчэні факты, пра якія пісаў ашчэні Міхаленка, пацвердзіліся.

ашчэні хуліганскія дзеян- ашчэні Бродыя. Вяліка-Ста- ашчэні сельсавета гр.-н Тумаро- ашчэні Нікалаевіч прыцягваецца ашчэні адказнасці.

З Л Ё Т МАИСТРАУ ІЛЬНУ

ЛЕЗНА. (Наш спец. кар). 15 верасня ў памяшканні новага кі- нотэатра адбыўся раённы злет калгасных трапальшчыц і намес-нікаў старшынь па ільну.

На злёце выступалі лепшыя майстры ільну—члены ЦВК БССР Кавалёва Аўдоцця, Каваленка Барвара, Барзуюка і інш.

Выступаўшы дзяліліся вопы-там сваёй дэтальнай работы па сартыроўцы, правільнай сушцы, мяццю, трапанню начарна і набе-ла.

Канферэнцыя прыняла адозву да ўсіх калгаснікаў і калгасніц раёна—выканаць план заготовак трасты да 10 верасня, а валакна—да 1 лістапада ў сярэднім 12 нумарам. Канферэнцыя паслала прывітальную тэлеграму тт. Гіка-ло і Галазеду.

Тут-жа, у памяшканні кіно-тэ-атра, была арганізавана пака-зальная выстаўка. Апрача вялікай колькасці экспанатаў ільновалак-на і трасты было паказана механі-заванае трапанне ільну на машы-нах Антонова, Гарлачова і Санта-лава, а таксама працэс мяцці і сартыроўкі. Агляд выстаўкі су-праваджаўся дэтальнымі тлума-чэньнямі інжынера лезнянскага ільнозавода т. Патапенка.

АРК. ЗАРУБЕЖЫ

СПЫНІЛІ ЗЕМЛЕУПАРАДКАВАННЕ КАЛГАСАУ

У гэтым годзе ў Добрушскім раёне 9 калгасаў павінны атры-маць акты на вечнае карыстанне зямлёй. Землеўпарадкаванне гэ-тых калгасаў пачалося яшчэ з 1 красавіка. Але да 10 верасня падрыхтоўка да ўручэння актаў праведзена толькі ў трох кал-гасах. Зусім відавочна, што пры такіх умовах землеўпарадкаваў-чых работ ўручэнне актаў будзе сарвана.

За апошні час у раёне гэта ра-бота зусім спынілася. Раённыя арганізацыі чакаюць актаў і лі-чаць, што толькі за ім астаноўка.

Між тым, у Ачоса-Руднянскім сельсавеце дзе праходзіць землеўпарадкаванне, яшчэ і зараз ідуць спрэчкі з-за мяжы з Веткаў-скім раёнам. Тое-ж самае і ў Мо-рынскім сельсавеце. Тут раней калгасы знаходзіліся ў Веткаўскім раёне, які аддаў на часовае ка-рыстанне брасавую сенажаць соў-гасу «Воля». Калі Морынскі сельсавет алышоў пад Доб-рушскі раён—трэба было прыра-заць сенажаць калгасам «Правда» і «Будаўнік сацыялізма». Але соў-

Уручэнню актаў—максімум увагі

Совет Народных Камісараў вынес спецыяльную паставу аб ходзе падрыхтоўкі да ўручэння актаў на вечнае карыстанне зямлёй.

З прычыны несур'ёзных адносін старшынь раду райвыканкомаў і неразумення імі значэння рэалі-зацы сталінскага статуту падрыхтоўка да ўручэння актаў у радзе раёнаў праходзіць недапушчальна дрэнна.

Сур'ёзнае папярэджанне Савета Народных Камісараў старшынь Аршанскага, Віцебскага і Менскага райвыканкомаў датычыць большасці раёнаў БССР. Гутарка супрацоўнікаў «Звязды» з старшынямі Лельчыцкага і Даманавіцкага райвыканкомаў гэта поўнаасцю пацвердзіла.

Адсутнасць штодзённага кантролю і дапамогі спецыялістам па падрыхтоўцы калгасаў да ўручэн-ня актаў у Даманавіцкім раёне з'явіла да нізкай якасці праведзеных работ.

У баку ад работы землеўпарадчыкаў стаіць ЛЕЛЬЧЫЦКІ райвыканком, а гэта прывяло да грубей-шых палітычных скажэнняў пры складанні праектаў.

Гэта яшчэ і яшчэ раз напамінае, што важнейшая справа—перадача актаў патрабуе штодзённай увагі і кіраўніцтва раённых партыйных і савецкіх арганізацый. Толькі ад гэтага залежыць поспех вы-канання пастаўленай задачы—выдаць у бліжэйшыя месяцы акты на вечнае карыстанне зямлёй 3.600 калгасам.

ПРЫ АКТАЎНЫМ УДЗЕЛЕ КАЛГАСНЫХ МАС

Тав. Харлап — старшыня Да-манавіцкага райвыканкома паве-даміў нашаму супрацоўніку аб ход-дзе падрыхтоўкі да перадачы кал-гасам актаў на вечнае карыстанне зямлёй наступнае:

— Да канца года мы мяркуем выдаць акты 60 калгасам. Па 10 калгасах усе матэрыялы поўнаасцю падрыхтаваны і гэтым калгасам мы мяркуем у бліжэйшыя дні вы-даць дзяржаўныя акты.

Рэальнасць нашага плана— вы-даць акты 60 калгасам — цяпер пастаўлена пад вялікае сумненне, бо Наркамзем сарваў план прыслы-кі спецыялістаў для гэтых работ.

Нам трэба мець не менш 18 спе-цыялістаў. Столькі-ж Наркамзем абяцаў прыслаць. Але пакуль-што прыбыла толькі 6. Калі астатнія ў бліжэйшыя дні не прыбудуць, план выдачы актаў будзе сарван.

— Як адносяцца калгаснікі да работ па землеўпарадкаванню і выдачы актаў?

Харлап: — Райкомам і РВК пра-ведзена вялікая растлумачальная

праца. Мы праводзілі спецыяль-ныя сходы калгаснікаў па гэтым пытанню. Мы правялі нараду стар-шынь калгасаў і сельсаветаў. Пы-танне аб землеўпарадкаванні аб-гаварвалася на пленумах сельсо-ветаў. Выключна актыўна прайшло вялізнае пасялжэнне прэзідыума райвыканкома ў калгасе «Новыя Даманавічы», куды сабраліся кал-гаснікі ўсіх 10 калгасаў, у якіх падрыхтоўчая работа па выдачы актаў ужо закончана.

— Што паказала гэта пася-джэнне?

Харлап: — толькі ў адным кал-гасе з 10 калгаснікі супярэчылі вызначанай мяжы. Усе астатнія калгасы праведзеную работу адна-душна адрааюць. Справа ў тым, што пры вызначэнні межаў калга-саў «Новы шлях» і «Чырвоная зорка» не было заўважана, што зямля аднаго калгаса ўлічваюцца ў другі. Суцроць гэтага калгаснікі зусім слухна прычылі. Прышо-ся гэту работу адмяніць і ўнесці патрэбныя папраўкі.

— У якіх матэрыяльна-бытавых умовах працуюць землеўпарадчы-кі?

Харлап:—У РВК паступіла скар-га ад землеўпарадчыкаў, што ў кал-гасе імя Чапаева іх дрэнна корм-ляць, што іх не забяспечваюць патрэбнай рабочай сілай. Каб за-бяспечыць бесперабойную работу землеўпарадчыкаў, прышлося ўмя-шадца райвыканкому. У іншых калгасах матэрыяльна-бытавыя ўмовы землеўпарадчыкаў добрыя.

— Мы атрымалі весткі, што ў гэтых дзесяці калгасах, дзе ў вас землеўпарадкаванне праведзена-межавыя знакі ставяцца ралзей-чым на 500 метраў адзін ад друго-га. Слупы месцамі тонкія, дрэнна закапаваюцца, няма металічных дошчак з назвай калгаса.

— Харлап: — Мы мяркуем па-чаць выдаваць калгасам акты не раней чым праз тыдзень. За гэты час мы зноў правярэм праведзеныя работы з тым, каб поўнаасцю вы-правіць усе недахопы, заўважаныя вамі.

КІРАЎНІЦТВА НАОГУЛ

Супрацоўнік «Звязды» меў гу-тарку па тэлефону з старшыняй ЛЕЛЬЧЫЦКАГА райвыканкома т. Гальшыаў аб ходзе падрыхтоўкі калгасаў да ўручэння актаў на вечнае карыстанне зямлёй.

— Колькі актаў патрэбна ўру-чыць у вашым раёне ў гэтым го-дзе?

Гальшыаў: — Усім 56 калгасам.

— Колькі калгасаў падрыхта-вана ўжо да ўручэння актаў?

Гальшыаў: — Падрыхтавана каля 14 калгасаў. 21 верасня на прэзідыуме райвыканкома будуць абгаварвацца матэрыялы, пасля чаго паплем спецыяльнага чала-века ў Наркамзем за бланкамі.

— Колькі ў вас працуе спецы-ялістаў і ў чым прычыны адста-вання вашага раёна ў падрыхтоў-цы да ўручэння актаў?

Урада аб арганізацыі ў вашым раёне курсы мэршчыкаў і чар-цёжнікаў?

Гальшыаў: — У нас, бачыце, працуюць курсы мэршчыкаў, дзе займаюцца 10 чалавек. Праўда, курсы гэтыя працуюць усяго пару тыдняў. Справа ў тым, што з кал-гасаў не ахвотна пасылаю людзей на курсы.

— Якія матэрыяльна-бытавыя ўмовы спецыялістаў?

Гальшыаў: — Здаецца, нішто. Аднаго чалавека нават я сам па-вёз у калгас і прасіў, каб яму да-лі кватэру і арганізавалі хартавай-не. А аб астатніх не ведаю.

— Ці былі выяўлены дэфекты ў час правядзення землеўпарадка-вання і распланіроўкі?

Гальшыаў: Мне аб гэтым не да-кладвалі. Мне толькі вядома тое,

Вось і ўсё, што тав. Гальшыаў мог паведаміць па падрыхтоўцы да ўручэння калгасам актаў на вечнае карыстанне зямлёй, і гэта ў той час, калі ў рабоце спецы-ялістаў былі выяўлены сур'ёзней-шыя дэфекты. Работа там правод-зіцца без усякага плана; у ку-тах акруговай мяжы калгаса імя Дзімітрава замест магчымага раз-ыходжання ў дзве минуты земле-ўпарадчыкі Дзераваед і Паўлаў дапусцілі разыходжэнне ў 1 гра-дус 20 минут. Гэта значыць, роз-ніца на сотні, тысячы квадрато-вых метраў у тым ці іншым ка-валку зямлі, на гектары, дзесят-кі гектараў пакаці і сенажаці ў тым ці іншым калгасе.

Аналагічнае становішча было ў калгасах «ІІІ Інтэрнацыянал», «Чырвоныя Ляды», «Чырвоны ба-ец». Ці трэба даводзіць, што зям-

СУМНЫЯ ЖАРТЫ

Кантрасты



Паглядзіце на гэты цудоўны ўчастак шасейнай дарогі. Ці-ж ён не сведчыць, што мары працоўна-га селяніна, выказаныя ў вядомай прыказцы «скатертью дорога», ажыццяўляюцца. Так, гэта са-праўднасць сёнешняга дня, аб якой і не маглі марыць старая забітая калонія рускага самадзяржаўя—Беларусь.

Прыемна і пешаму, і коннаму, і аўтамабільнаму ездзку адлічваць кілометры па такой дарозе.

Цудоўны пах старых ліп, лаўкі для пешаходаў, бані з гатаванай вадою, клумбы кветак, лозунгі і партрэты з будаўнічага матэрыя-лу—усё гэта бадзёрыць, неспіць ўрок чалавека, дае яму зарадку ў яго дарозе.

Дарожная культура ў БССР пай-шла далёка наперад. На кожным кілометры можна сустрэць дарож-нага вартаўніка, які старанна па-мятае дарогу, на ўсіх участках кланатліва каткі раўнуюць яе як абрус. Кветы, пікеты—усё гэта старанна праведзена ў культурны выгляд.

Словам, мы можам ганарыцца нашымі шасейнымі дарогамі, пабу-

даваемымі намі на волі нашай партыі і ўрада.

Наш «Газэтон» набірае хут-касць, на істужцы спідометра з'яўляюцца новыя і новыя пака-зальнікі. Мы імчыся з хуткасцю 80 кілометраў па дасканалай глад-кай барысаўскай шашы.

Хутка нам трэба будзе павар-нуць. Выпрабаваны шофер рэзка зніжае хуткасць—мы пад'язджаем да цэнтра Смалявіцкага раёна — мястэчка Смалявіч. Заўважым, го-та мястэчка знаходзіцца не на бяз-людным востраве, а ўсяго за 40 кілометраў ад Менска і 500 мет-раў ад найлепшай шасейнай да-рогі.

Як толькі машына прыехала ў гэты раённы «цэнтр», кінуліся ў вочы дзве асаблівасці. Па-першае, надзвычайная трасучка па ўлабах і, па-другое, непрагляная твань.

Магчыма гэта ўскраіна, куды нага раённага начальства не сту-пала?—задаем сабе пытанне і, сціснуўшы зубы, скачам далей. Але які жах, у «цэнтры» яшчэ горш! Няхай-чытат не палічыць за труднасць і зверне ўвагу на гэ-ты пейзаж, адлюстраваны фато-графам на пласцінцы.



Барысаўскага раён-назначення РС міліцыі паве-што факты, пра якія пісаў Міхаленка, падвердзіліся.

Хуліганскія дзеян-вёсцы Бродыя. Вяліка-Ста-сельсовета гр.-н Тумаро-Нікалаевіч прыцягваецца аднаасці.

М. А. пісаў у «Звязду», праектар Лакувінскай няпо-школы Падгайскага (Шклоўскі раён) Бу-В. п'янтвуе, работай не цікавіцца.

района паведамляе, пацвердзіліся. Букоў-працы дырэктара знят.

За апошні час у раёне гэта калгасаў да ўручэння актаў на вечае карыстанне зямлі.

Колькі актаў патрэбна ўру-чыць у вашым раёне ў гэтым го-дзе?

Гальшаў: — Усім 56 калгасам. Колькі калгасаў падрыхта-вана ўжо да ўручэння актаў?

Гальшаў: — Падрыхтавана каля 14 калгасаў. 21 верасня на прэзідыуме райвыканкома будуць абгаварвацца матэрыялы, пасля чаго пашлем спецыяльнага чала-века ў Наркамзем за бланкамі.

Колькі ў вас працуе спецы-ялістаў і ў чым прычыны адста-вання вашага раёна ў падрыхтоў-цы да ўручэння актаў?

Гальшаў: — Працуюць усяго 10 землеўпарадчыкаў. Работа пра-ходзіць марудна з прычыны неда-хопу мершчыкаў і чардэжнікаў.

Аналагічныя спрэчкі адбываюцца ў Крупецкім сельсовете, які ады-шоў ад Церахоўскага раёна.

КУШНЕРОВ.

Працуюць курсы мершчыкаў, дзе займаюцца 10 чалавек. Праўда, курсы гэтыя працуюць усяго пару тыдняў. Справа ў тым, што з калгасаў не ахвотна пасылалі людзей на курсы.

Якія матэрыялы-бытавыя ўмовы спецыялістаў?

Гальшаў: — Здаецца, нішто. Аднаго чалавека нават я сам павёз у калгас і прасіў, каб яму да-лі кватэру і арганізавалі хартаван-не. А аб астатніх не ведаю.

Ці былі выяўлены дефекты ў час правядзення землеўпарадка-вання і расплаіроўкі?

Гальшаў: Мне аб гэтым не дак-ладвалі. Мне толькі вядома тое, што да гэтага часу ніяк не мо-гуць вырашыць пытаньня аб ля-сах дзяржаўнага значэння. На на-ша запытанне з Наркамзема па гэты дзень ніякіх адказаў няма.

Ці былі выяўлены дефекты ў час правядзення землеўпарадка-вання і расплаіроўкі?

Гальшаў: Мне аб гэтым не дак-ладвалі. Мне толькі вядома тое, што да гэтага часу ніяк не мо-гуць вырашыць пытаньня аб ля-сах дзяржаўнага значэння. На на-ша запытанне з Наркамзема па гэты дзень ніякіх адказаў няма.

У той час, калі ў рабоце спецы-ялістаў былі выяўлены сур'езней-шыя дефекты. Работа там право-дзіцца без усякага плана; у ку-тал акруговай мякы калгаса імя Дзімітрава замест магчымага ра-зыходжанні ў дзве хвіліны земле-ўпарадчыкі Дзераваед і Паўлаў дапусцілі разыходжанне ў 1 гра-дус 20 хвілін. Гэта значыць, роз-ніца на сотні, тысячы квадрато-вых метраў у тым ці іншым на-валку зямлі, на гектары, дзесят-кі гектараў пахаці і сенажаці ў тым ці іншым калгасе.

Аналагічнае становішча было ў калгасах «III Інтэрнацыянал», «Чырвоныя Ляды», «Чырвоны ба-ец». Ці трэба даводзіць, што зям-лю, вымераную з такой «даклад-насцю» нельга замацоўваць за калгасамі навечна, бо гэта значы-ла б замацаванне вечнай блы-таніны.

Аналагічнае становішча было ў калгасах «III Інтэрнацыянал», «Чырвоныя Ляды», «Чырвоны ба-ец». Ці трэба даводзіць, што зям-лю, вымераную з такой «даклад-насцю» нельга замацоўваць за калгасамі навечна, бо гэта значы-ла б замацаванне вечнай блы-таніны.

Аналагічнае становішча было ў калгасах «III Інтэрнацыянал», «Чырвоныя Ляды», «Чырвоны ба-ец». Ці трэба даводзіць, што зям-лю, вымераную з такой «даклад-насцю» нельга замацоўваць за калгасамі навечна, бо гэта значы-ла б замацаванне вечнай блы-таніны.

Аналагічнае становішча было ў калгасах «III Інтэрнацыянал», «Чырвоныя Ляды», «Чырвоны ба-ец». Ці трэба даводзіць, што зям-лю, вымераную з такой «даклад-насцю» нельга замацоўваць за калгасамі навечна, бо гэта значы-ла б замацаванне вечнай блы-таніны.

Аналагічнае становішча было ў калгасах «III Інтэрнацыянал», «Чырвоныя Ляды», «Чырвоны ба-ец». Ці трэба даводзіць, што зям-лю, вымераную з такой «даклад-насцю» нельга замацоўваць за калгасамі навечна, бо гэта значы-ла б замацаванне вечнай блы-таніны.

Аналагічнае становішча было ў калгасах «III Інтэрнацыянал», «Чырвоныя Ляды», «Чырвоны ба-ец». Ці трэба даводзіць, што зям-лю, вымераную з такой «даклад-насцю» нельга замацоўваць за калгасамі навечна, бо гэта значы-ла б замацаванне вечнай блы-таніны.

Сярод вуліцы—лужы вады. У гэтых лужах плаваюць качкі і гу-сі, шукаючы сабе не без поспеху пажывы. Вуліцы са старажытных часоў не бачылі мятлы. Заўважым у дужках, слова «мятла» ў Смаля-вічах—рэдкае слова. Ужываецца яно раз у год і то ў надзвычайных выпадках. І ўсё гэта пад посам кіраўнікоў раёна. Недарма ў Сма-лявічах гавораць, што старшыня РВК лічыць лепшым ездзіць па шашы, чым па смалявіцкіх вулі-цах. Мы яму ахвотна слачуваем.

Але што зробіш. Такі лёс смаля-віцкіх райвыканкомаўцаў. Яны па-добна гоголеўскаму Манілаву рых-туюцца да чагосьці «грандыёзна-га», трацячы ў гразі тысячы руб-ля, не шкадуючы людской працы, не эварачаючы ўвагі на культуру.

Нам здаецца, што шматлікія прамовы смалявіцкіх кіраўнікоў аб карысці культуры, аб швидзе гра-зі патанулі ў гэтай непраходнай твані.

Вядома, рэзалюцыямі і балбат-нёй аб карысці брукавання вуліц не прывядзеш у культурны выгляд раённы цэнтр.

А што робіцца ў сельсоветах? Трэба лічыць, што вопыт раённага «цэнтра» дзе-ні-дзе выкарыстан з геравыкананнем.

А. ДЖЭЛЮК.



Сярод вуліцы—лужы вады. У гэтых лужах плаваюць качкі і гу-сі, шукаючы сабе не без поспеху пажывы. Вуліцы са старажытных часоў не бачылі мятлы. Заўважым у дужках, слова «мятла» ў Смаля-вічах—рэдкае слова. Ужываецца яно раз у год і то ў надзвычайных выпадках. І ўсё гэта пад посам кіраўнікоў раёна. Недарма ў Сма-лявічах гавораць, што старшыня РВК лічыць лепшым ездзіць па шашы, чым па смалявіцкіх вулі-цах. Мы яму ахвотна слачуваем.

Але што зробіш. Такі лёс смаля-віцкіх райвыканкомаўцаў. Яны па-добна гоголеўскаму Манілаву рых-туюцца да чагосьці «грандыёзна-га», трацячы ў гразі тысячы руб-ля, не шкадуючы людской працы, не эварачаючы ўвагі на культуру.

Нам здаецца, што шматлікія прамовы смалявіцкіх кіраўнікоў аб карысці культуры, аб швидзе гра-зі патанулі ў гэтай непраходнай твані.

Вядома, рэзалюцыямі і балбат-нёй аб карысці брукавання вуліц не прывядзеш у культурны выгляд раённы цэнтр.

А што робіцца ў сельсоветах? Трэба лічыць, што вопыт раённага «цэнтра» дзе-ні-дзе выкарыстан з геравыкананнем.

А. ДЖЭЛЮК.

ЗА ВЫСОКІ НУМАР ВАЛАКНА

ураўненнем чэрвеньскага плену-ВКП(б) устаноўлена новая апараты працы на апрацоў-ваць. Калгаснікам і калгасні-цаў на ільну, павін-на працаваць працадні не толькі на ільну, але і на нумарнасці, гэта на якасці выпускаемай ільняной. На падставе гэтага ра-ённага ЦК ВКП(б) Наркамзем распрацаваў інструкцыю аб апараты працы на ільну.

у значна ўзраслі пасеўныя тэхнічных культур. Але гэтыя культуры ўсё адна і тая ж. Гэта ў першую чаргу ільну. А між тым у нашых калгасах ляду мы ма-ем магчымасці дабіцца высо-кай якасці ільняной і таго, што саветскі лён сапраўды па якасці валакна самым у свеце.

у сельта чакаем ураджай ільняной высокі, чым летась. На гэтаму галоўнае цяпер у нас пераапрацоўкі на ўсіх апараты да трапання. Толькі ў гэтых умовах мы атрымаем высокія нумары валак-на.

у плане пленума ЦК аб налі-чэння працадней па кіло-нумарах ільняной змяняе ўвесь парадак працы работ на апрацоўцы ільняной. Новае ў параўнанні з міну-лым з'яўляецца тое, што ўстаноўлены даведзеныя нормы якасці і на якасці, гэта на нумарнасці, уставаўляецца ў 2,5 працэнта. Пры гэтым нумарнасці павінна быць праведзена

За выпрацоўку гэтай нормы налічваецца 2,5 працэнта. Калі кал-гаснікам выпрацавана не 10 кіло-грам, а толькі 8 той самай якас-ці №11, гэта значыць не 110 кі-ло-нумароў, а толькі 88 кіло-нума-роў, то за гэту выпрацоўку яму налічваецца толькі 2 працэнта.

Або ўзяць такі прыклад. У калгасе ўстаноўлена дзённая нор-ма выпрацоўкі 110 кіло-нумароў. Але калгаснікам выпрацавана не 10 кілограм, а толькі 9 і прытым якасць валакна не № 11, а толь-кі № 9. Тады калгаснік выпра-цаваў не 110 кіло-нумароў, а толь-кі 81, і атрымае толькі 1,84 пра-цэнта. Разлік пры гэтым будзе та-кі: 2,5 працэнта падзелены на звычайную норму выпрацоўкі 110 кіло-нумароў і памножаны на 81 — тую норму, якую гэты калгас-нік выпрацаваў.

Інструкцыя Наркамзема прадуг-леджае парадак уставаўлення ў тым ці іншым калгасе норму выпрацоўкі ільняной валакна ў кіло-нумарах. Для гэтай мэты праўлен-не калгаса перад пачаткам рабо-ты па трапанню валакна аргані-зоўвае пробную апрацоўку для кожнага асобнага нумара трасты. Вынікі гэтай пробы зацвярджаюцца агульным сходам калгаснікаў. Пры гэтым нормы выпрацоўкі на ручной апрацоўцы, на трапальных калёсах, на машыне Антонова і іншых машынах уставаўляюцца асобна для кожнага віду трапан-ня.

Для правядзення пробных рас-працовак і ўставаўлення норм выпрацоўкі ў кіло-нумарах уся траста ў кожнай брыгадзе павін-на быць расартавана па нумар-насці, як гэта прадугледжана на дзяржаўным стандартам. У тых калгасах, у якіх калгаснікі дрэн-на азнаёмлены з уставаўленнем якасці трасты па нумарах дзяр-жаўнага стандарта, расартоўка трасты павінна быць праведзена

прыкладна на 3 або 4 гатункі, вызначаючы якасць трасты па даўжыні таўшчыні, колеру, сту-пені вылежкі або вымачкі.

Пры такіх умовах калгасны сартыроўшчык ільняной павінен быць у цэнтры ўвагі. Ён павінен рас-сартаваць трасты, вызначаць нум-мар валакна пры пробным тра-панні для кожнага гатунку тра-сты, урэшце, вызначаць нумар-насць валакна пры штодзённай прыёмцы выпрацаванага валакна ад трапальшчыцы. Вось чаму трэба ўжо зараз папярэдзіць усе раённыя арганізацыі аб неабход-насці вельмі асцярожна надыхо-дзіць да прызначэння людзей на пасаду сартыроўшчыкаў. Тут для калгаснага інспектара якасці вя-лікае поле для работы.

Для правядзення пробных рас-працовак павінна быць узята не менш 100 кілограмаў трасты кожнага нумара або гатунку, які ёсць у брыгадзе. Апрацоўка ўзятай тра-сты павінна быць праведзена з захаваннем усіх уставаўленых правіл першапачатковай апра-цоўкі ільняной. Пры гэтым трэба ўставаўляць з якой колькасці трасты той ці другой якасці атрымалася якая колькасць і якасць доўгага валакна і такім чынам вызна-чыць выхад валакна і яго нумар.

Пасля ўставаўлення па кожна-му нумару або гатунку трасты колькасці выхад і якасці валак-на павінна быць уставаўлена, колькі кілограм можа быць выпра-цавана гэтага валакна ўдарна працуючым калгаснікам. Атры-маныя вынікі пробных распра-цовак з рознай па якасці трасты за рабочы дзень ударна працую-чым калгаснікам і будуць складаць тую норму выпрацоўкі, якая павінна быць уставаўлена ў той ці іншай брыгадзе ці калгасе.

Напрыклад, пры пробнай рас-працоўцы трасты другога гатунку (у выпадку, калі ў калгасе ніхто

нумар трасты вызначыць не мо-жа), уставаўлена, што пры пра-вільным правядзенні апрацоўкі ільняной атрымаецца выхад валак-на 18 проц., а нумар валакна 12. Ударна працуючы калгас-нік з такой трасты, захоўваючы норму выхад і нумар валакна, выпрацоўвае 10 кілограм. У гэ-тым выпадку дзённая норма вып-рацоўкі для трасты другога га-тунку будзе ўстаноўлена ў 120 кі-ло-нумароў пры чыстым выхадзе валакна з трасты ў 18 проц.

Або ўзяць другі прыклад. Пры распрацоўцы трасты нізкай якасці атрымаецца выхад валакна толькі ў 10 проц., а нумар валакна — 8. Ударна працуючы калгас-нік, захоўваючы гэты выхад і нум-мар, выпрацоўвае 6 кілограм. У гэтым выпадку дзённая норма бу-дзе ўстаноўлена ў 48 кіло-нума-роў пры выхадзе валакна ў 10 проц.

У першым і другім прыкладзе пры выкананні гэтай устаноўленай нормы калгаснік атрымлівае 2,5 працэнта.

Працэнтаўшыя машыны па пера-апрацоўцы валакна будуць усё больш і больш выцясняць ручное трапанне. Ужо цяпер большасць калгасаў ільняводчых раёнаў БССР маюць ільнотрапальныя машыны Антонова, Санталава, Гарлачова. Нормы выпрацоўкі валакна ў кіло-нумарах пры рабоце на гэтых ма-шынах уставаўляецца таксама на аснове пробных распрацовак. Пры гэтым нормы выпрацоўкі звяна ў 8 чалавек, працуючых на машы-не Антонова, будуць прыкладна ў 10—15 раз большыя, чым норма выпрацоўкі аднаго ільнотрапаль-шчыка на ручной апрацоўцы.

За выкананне ўстаноўленай дзёнай нормы выпрацоўкі ўсім звяном, абслугоўваючым машыну, Наркамземам БССР уставаўлена ап-лата ў 17,5 працэнта. З гэтай колькасці налічваецца:

Калгасніку, які падносіць сна-пы і падрыхтоўвае жмень — 1 працэнт.

чосе жмень трасты—2,4 працэнта, Столькі-ж атрымлівае палаваль-шчыца ў мялку.

Закладчыца ў транспарцёр, прыёмшчыца валакна, апраў-шчыкі валакна атрымліваюць па 2,5 працэнта.

Машыніст-майстар атрымлівае 3,5 працэнта.

Паганяльшчык коней на прыво-дзе — 0,75 працэнта.

Новы парадак апараты прадугле-джае прамеранне калгаснікаў за перавыкананне норм у кіло-нумарах, як паказальнік максімаль-най добрасумленнасці і майстэр-ства.

Інструкцыя Наркамзема БССР прадугледжае такі парадак: пры перавыкананні дзёнай нормы ў кіло-нумарах да 10 проц. гэтыя літнія кіло-нумары аплачваюцца ў падвойным размеры. Пры пера-выкананні нормы звыш 10 проц. аплачваюцца ўжо ў падвойным размеры.

Такім чынам адзін толькі лішні працэнт перавыканання нормы, назват адзін лішні кіло-нумар можа ўжо даць права на падвойную аплату замест падвойнай.

Пры новай сістэме апараты тра-ста трапальшчыцам павінна абав-язкова вылавацца з вагі. Толькі пры гэтай умове можна прапан-таваць ці вытрапала трапаль-шчыца апраца нумарнасці абавяз-ковы працэнт выхад валакна з таго ці іншага гатунку трасты.

Ат раённых зямельных органаў і МТС павінна быць чым калі па-рабавецца штодзённая і ўсямерная дапамога калгасам пры пераходзе на новую сістэму апараты.

„Клічаўская героіка“

Украінскі драматург Качэрга не інакш як знаём з таварышамі Дзэйко і Цішкевічам з Клічава. Вялавочна і вобраз шофера-ліха-ча — Таратута — «курыная смерць», з п'есы «Часаўшчык і курыца» узята з памянёных таварышоў.

Але ёсць «прабелы» ў рабоце драматурга Качэргі, якія, аднак, можна яму дараваць, бо ён быў абмяжован памерамі сцэны. А цікава было-б паказаць на-ват і ў п'есе, як імчацца па да-розе адна за другой дзве машыны. У першай за рулём Дзэйка, у дру-гой — Цішкевіч. Развішчы максі-мальную хуткасць. Дзэйка лю-баваўся сваёй яздой. Загля-дзеўшыся ў баку, ён згубіў кі-раванне машынай і апошняя, па-ляцеўшы пад адкос дарогі, пера-вярнула ў паветры, параскідала пасажыраў, сярод якіх быў гаспа-дар машыны Цішкоў і следчы раённага суда. Людзі пакалечаны, машына ўшчэнт разбіта і гарыць. Збіраецца натоўп...

Або такі малюнак, які, па жаль, таксама не ўвайшоў у спек-такль.

Звычайны клічаўскі спакой б-парушан працяжнай змчнай сірэ-най аўтамашыны Цішкевіча, якая віхрам імчалася па вуліцах мя-стэчка. Пачуўшы блізкую пагібель,

мірна гуляўшыя па вуліцы козы, куры і іншыя прадстаўнікі клічаў-скай фауны са страхам і крыкам кінуліся ва ўсе бакі. Жыхары мя-стэчка высунуліся з акон і дзвя-рэй. Калгаснікі і аднаасобнікі спынаючыся ўцякалі ў двары і за-вулкі. А аднаго з іх, у якога на возе было некалькі бідонаў малака для дзержаўных паставак, спуджа-ны конь выкінуў з воза, а сам пус-ціўся галонам па вуліцы. Яціць ён уперад, пакідаючы за сабой лужы малака з адкрыўшыхся бідонаў. А ззаду на трэціх хуткасці імчы-цца машына, якая падганяе перап-ужанага каня безупынай сірэнай і грымкім хохатам пасажыраў.

Мусіць цяжка было-б драматур-гу паказаць у спектаклі тавары-шны. Даруем яму гэта.

У адрозненне ад шофера Тарату-ты, тт. Дзэйка і Цішкевіч — не звычайныя рулявыя.

А хто адважыцца перашкодзіць сакратору райкома і старшыні рай-выканкома «авалодваць» аўтама-більнай тэхнікай.

Страты? Глупства. Падумаеш! Там які-небудзь дзесяткаў задуш-ных курэй ці адна разбітая машы-на!

Затое якія відовішчы бясплат-на назірае клічаўскае насельніцт-ва!

Я. РУБЕНЧЫК.

Г. МАЛІКІН, Л. КАПЛАН.

бегу з завода прышлі, праводзіць дружныя добраахвотных пажарных каманд. Тут адбыўся кароткі мітынг.

— Машыны ўпералі! — камандуе тав. Ляўкоў. І пал гукі марша з «Вядоўных рэбат» калона аўтамашын рушыла па вуліцах Менска.

М. В.

САМАХВАЛАВІЧЫ. 17 верасня. (Па тэлефону ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды» пры Менскай аўтаагіткалоне).

Праз поўгадзінны пасля выезду з Менска аўтаагіткалона спыняецца ў Сяніцкім сельсавеце. Удзельнікі

абоза з хлебам. Калона пралалі кааперацыі лішкі свайго хлеба.

Другі прычына калона робіць на тэрыторыі Самахвалавішкага сельсавета, дзе яе цёпла і ветліва сустракаюць калгаснікі суседніх калгасаў.

У калгасе «Ленінскі шлях» удзельнікі агітпрабегу праводзяць райд-праверку аховы сацыялістычнай маёмасці і надрыхтоўкі да аімоўкі. Адначасова з калгаснікамі праводзяцца гутаркі аб задачах прабегу.

У другой палове дня калона накіроўваецца ў Уздзенскі раён.

А. Л.

лі бова вядуць аб аснаванні выстаўкі Прапоўныя Менска ўносяць шматлікія прапановы аб фасонах аб аддзельцы, аб колеры швейных вырабаў і якасці тканіны.

★

ВЫТВОРЧАСЦЬ ПАПЯРОС. У Менску арганізавана арцель па вырабу папярос. Вытворчая праграма арцелі разлічана на выпуск прадукцыі ў 100.000 руб. у месяц. Папяросы пад маркай «Перамога» будучь вырабляцца з табаку з гатунку і каштаваць 65 кап пачка.

ЭЛЕКТРАПАЛАЦЕНЦА.

На фабрыцы «Комунарка» (Менск) устаноўлены электрапрыбор, які змяняе палаценца. Электрапалаценца хутка абеушвае рукі пасля мыцця. **НА ЗДЫМКУ:** работніца кармільнага цэха т. Янчэўская абеушвае рукі пасля мыцця.

Фото Я САЛАВЕЙЧЫКА

У кастрычніку Белллагагародніна атрымае 100 тон маюдарынаў, а таксама лімоны, апельсіны і нежынскія агуркі.

Учора на склад Менхарчгандля прыбылі з Ленінграда два вагончы шатландскіх сельядцоў і з Одэсы — два вагоны рыбных кансерваў. Рыбнае сёння паступае ў продаж праз магазіны Менхарчгандля.

★

ЛІТАРЫ ДЛЯ ГАЛОШ. Белкаапсава завозіць у бягучым квартале 100.000 пар жоўтых медных літараў усяго алфавіта для галош. Менская брва Белкаапсава атрымае ўжо 10.000 літараў.

Чырвонай арміі ў Менску. Праект склааецца па заданню Паліткіраўніцтва Беларускай вайняной акругі. Тэатр разлічаны на 1.000 чалавек і будзе знаходзіцца пры ДOME Чырвонай арміі. Яго сьцена будзе зроблена па навіейшых ўзорах тэатральнай тэхнікі.

Праект сьпэцы кансультуецца вядомым спецыялістам па сьпэцыяльнаму абсталяваньню **Зскузовічам.** Будаўніцтва тэатра пачнецца ў кастрычніку.

Мейсмарком КП(б)Б сьпэцыяльна расня 1935 года ў 7 гадзін у малым зале Дома партызанскай рады кіраўнікоў саўпартызанскай гурткаў па вывучэньню партыі. Яўка ўсіх прапагандыстаў вязкова. Заг. аддзела культуры і ганды ленызма Менгаркома Чыкоў.

Нам. адм. рэдактара А. ДИМІТРА

ПАМЯШКАННЕ ВДТ-1.

БелДТМ і дзяржаўны тэатр оперы і балета

Сёння 18 верасня

БАЛЕТ КАПЕЛІЯ

Пачатак у 8 гадзін. Билеты ў рабочай касе з 11 да 2 і з 4 да 6 гадзін і ў касе тэатра з 12 да 2 і з 5 гадзін вечара. Прымяюцца зьяўкі на калектыўнае паходзі (са шкількай)

ГУКАВЫ КІНО-ТЭАТР «Чырвоная зорка»

Гукавы мастацкі фільм **НОВАЯ РАДЗІМА** 2. Канцэртнае аддзял.

Памяшканне дзяржаўнага польскага тэатра БССР ВДТ-III

Дырэктар — народны артыст рэспублікі **ГАЛУБОК**

Мастацкі кіраўнік **Самінаў.** Сёння 18 верасня

Часаўшчык і нурыца

Пачатак у 8 гадзін. 30 мін. веч. Билеты прадаюцца ў рабочай касе ў часе тэатра

ГУКАВЫ КІНО-ТЭАТР «Пролетарый»

Гукавы мастацкі фільм **НАВАЛЬНИЦА**

КІНО «СПАРТАК» Замежная камедыя **ЛОУКІЯ ДЗЯЛЫЦЫ**

3 20 верасня г.г.

адкрываецца прыём падпіскі

на БЕЛАРУСКІЮ (СОВЕТСКІЮ) ЭНЦЫКЛАПЕДЫЮ

Энцыклапедыя будзе асвятляць асноўныя пытанні па ўсіх галінах ведаў і аддасць асаблівае ўвагу гісторыі Беларусі, яе гаспадарцы і культуры. БелСЭ з'явіцца магчымай зброяй рабочага калгасніка і працоўнага інтэлігента ў барацьбе за бяскласовае сацыялістычнае грамадства.

Беларуская савецкая энцыклапедыя будзе выдана ў 10 тэмах з агульнай колькасцю 45.000 тэрмінаў, 32.000.000 друкаваных знакаў.

ПЕРШЫ ТОМ ВЫЙДЗЕ З ДРУКУ У СЯРЭДЗІНЕ 1936 ГОДА

Умовы падпіскі: пры падпіску ўносіцца залатак у суме 12 руб., якія адлічваюцца пры атрыманні апошняга тома. Кошт кожнага тома 12 руб.

Падпіске прымаюцца: у памяшканні рэдакцыі БелСЭ (Менск, Беларуская Акадэмія Навук, Ленінская, 29/35, пак. 25), улаўна важнымі на тое асобамі, мярчымі імянным пасведчанні БелСЭ.

Падпіску таксама можна накіроўваць у адрас рэдакцыі па штовымі пераходамі

Тыраж энцыклапедыі абмежаваны. Пасля вычарпання тыражу прыём падпіскі будзе закрыты

Барысаўская школа Леспрамгасвуча, трэста „Лесбел“

АБ'ЯВЛЯЕ НАБОР ВУЧЫЦЬ ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ:

1. Памочнікаў трактарыстаў (25 чалавек) тэрмін навучання — 5 месяцаў.
2. Варштатнікаў-шпаларэзаў (25 чалавек), тэрмін навучання — 6 месяцаў.
3. Варштатнікаў круглых піл (25 чалавек), тэрмін навучання — 6 месяцаў.
4. Кваліфікаваных рабочых па сплаву (25 чалавек) тэрмін навучання — 6 месяцаў.

Узрост ад 17 да 25 год. Адукацыя для памочнікаў трактарыстаў не ніжэй 6 класаў, а для астатніх — не ніжэй 5 класаў п'ягоўнай сярэдняй школы.

Да заявы патрэбна прыклаці дакументы: аб адукацыі, аб узросце, метрыку аб састаяновішчы, стане здароўя; для калгаснікаў — даведку аб водпуску з калгасаў.

Прынятыя забяспечваюцца інтэрнатам і стыпендыяй ад 50 да 70 руб. у залежнасці ад пасляхоўнасці. Прынятыя павінны пры сабе мець пашпарт.

Заявы прымаюцца да 25 верасня па адрасу: г. Барысаў, Андрэеўская, 22. Лясной школе. Для адказу прыкладаць марак на 40 капеек.

Заняткі пачнуцца 1 кастрычніка.

ДЫРЭКЦЫЯ.

Беларуская дзяржаўная кансерваторыя

КУПЛЯЕ МУЗЫЧНЫЯ ІНСТРУМЕНТЫ:

флейты, пікало (басэ), сабэ, кларнеты, фэготы, валторны, трубы, грымфонны барданы (малы і вялікі), сярэбны і золатавыя гаршчэчкі, трыны, віяланчэлі, і інш. трыбасы.

З прапановамі зварачацца па адрасу: г. Менск, вул. Кірава, 45, Кансерваторыя, да тав. Юшкевіча, тэл. 22-301, штодзённа з 1 да 3 гадзін (або пісьмова — для іназародніх)

19 верасня, у 7 гадзін вечара, у зале пасяджэнняў Дома ўрада

ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГАРАДСКАГА СОВЕТА РАБОЧЫХ, СЯЛЯНСКІХ І ЧЫРВОНААРМЕЙСКІХ ДЭПУТАТАЎ

Парадак дня:

АБ ПАДРЫХОУЦЫ ДА ЗІМЫ (дакл. тав. СУХАРУЧКІН).

На пленум запрашаецца савецкі і профсаюзна актыў, ударнікі прадырмства і ўстаноў, работнікі школ і жактаўскі актыў.

Билеты можна атрымаць у горсавеце (пак. № 37) з 16 верасня з 9 гадз. раніцы да 4-х гадзін дня і з 6 да 8 гадзін вечара.

ПРЭЗІДЫУМ МЕНГОРСОВЕТА.

ПАМЯШКАННЕ ВДТ-1 БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА

Дзённыя спектаклі для школ выкаў (культпаходы школ г. Менска)

КАПЕЛІЯ

Балет у 3 дзях, музыка Дэлліба. Паст. засл. арт. респ. Лепухова Ф. В. Мастацкае афармленне Бобышэва М. П.

КАЛЯНДАРНЫ ПЛАН КУЛЬПАХОДАЎ ШКОЛ:

| Лік месяца | Як і школы (№№ школ) | Адказная а.оба | Пачатак спектакля |
|------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 22-IX | 2, 3, 13 | Дзятко (шк. 13) | 5 гадз. дня. |
| 6-X | 19, 6, 21, 40, 24, 43. | Спіцэвіч (шк. 6) | 12 гадз. дня |
| 12-X | 20, 9, 35, 5. | Сабалеўскі (шк. 20) | таксама |
| 18-X | 42, 37, 34, 26. | Вінаградцаў (шк. 34) | " |
| 24-X | 24, 32, 7, 36. | Якбсон (шк. 7) | " |
| 6-XI | 14, 29, 12, 38, 23. | Слізевіч (шк. 29) | " |
| 18-XI | 18, 39, 31, 35. | Захарэвіч (шк. 31) | " |
| 24-XI | 1, 17, 30, 16, 27. | Кравякоў (шк. 1) | " |
| 30-XI | 4, 10, 9, 25. | Струсевіч (шк. 4) | " |

Билеты паказаныя школы атрымліваюць у адказных за культпаходы **ГАРАНА.**

Дзяржаўная ганллёвая інспекцыя пры Наркомунтгандлі СССР па БССР

паведамляе насельніцтва гарадоў і раёнаў БССР аб арганізацыі ёў **ПРЫЁМУ СКАРГАЎ** ад пакупнікоў на парушэнні правіл гандлю ў ганллёвай сетцы (абвес, абмер, аблічванне, павышэнне цен, антысанітарыя, грубасць і т. д.).

СКАРГІ прымаюцца штодзённа, за выключэннем агульных выхадных, з 9 гадзін раніцы да 3 1/2 гадзін дня, па адрасу: г. Менск, Дом урада, левое крыло, 4 паверх, 404 пакой, тэлефон № 23-307 і поштай без марак.

Скаргі па гарадах: Віцебску, Гомелю, Магілёве, Бабруйску і Барысаве прымаюцца галоўнымі інспектарамі дзяржаўнай ганллёвай інспекцыі ў маспавых горунутгандлях

Улаўнаважаны дзярж. ганллёвай інспекцыі пры НКУГ СССР па БССР **ЛЕВІН.**

СПРАВАЧНАЯ ТАБЛІЦА

44 ТЫРАЖА ВЫГРЫШНЫХ ПАЗЫКІ

„3-га рашаючага года пяцігодкі“

(Бяспроцентна-бяспроцентны выпуск)

Тыраж праводзіцца ў г. Савіцкім раёне, Днепрапетраўскай вобласці, 10 і 11 верасня 1935 г.

Выгрышы выпадлі на наступны нумары серый і аблічвання:

| № серыя | № аблічвання | Сума выгрыша ў руб. | № серыя | № аблічвання | Сума выгрыша ў руб. |
|---------|--------------|---------------------|---------|--------------|---------------------|
| 0012 | 40* | 500 4742 | 0012 | 40* | 500 4742 |
| 0196 | 45* | 200 4896 | 0196 | 45* | 200 4896 |
| 0509 | 74* | 200 4964 | 0509 | 74* | 200 4964 |
| 0670 | 40* | 500 5039 | 0670 | 40* | 500 5039 |
| 0705 | 41* | 500 5147 | 0705 | 41* | 500 5147 |
| 0753 | 82* | 200 5155 | 0753 | 82* | 200 5155 |
| 0927 | 24* | 200 5446 | 0927 | 24* | 200 5446 |
| 0948 | 98* | 200 5520 | 0948 | 98* | 200 5520 |
| 0991 | 27* | 500 5594 | 0991 | 27* | 500 5594 |
| 1082 | 93* | 200 5871 | 1082 | 93* | 200 5871 |
| 1338 | 93* | 200 6050 | 1338 | 93* | 200 6050 |
| 1665 | 70* | 200 6061 | 1665 | 70* | 200 6061 |
| 2031 | 69* | 200 6280 | 2031 | 69* | 200 6280 |
| 2096 | 80* | 200 6392 | 2096 | 80* | 200 6392 |
| 2442 | 20* | 200 6420 | 2442 | 20* | 200 6420 |
| 2571 | 68* | 200 6527 | 2571 | 68* | 200 6527 |
| 2705 | 81* | 200 6541 | 2705 | 81* | 200 6541 |
| 2739 | 81* | 500 6568 | 2739 | 81* | 500 6568 |
| 2800 | 45* | 200 6812 | 2800 | 45* | 200 6812 |
| 2828 | 34* | 200 6836 | 2828 | 34* | 200 6836 |
| 2944 | 1—100 | 200 6865 | 2944 | 1—100 | 200 6865 |
| 3092 | 25* | 500 7049 | 3092 | 25* | 500 7049 |
| 3112 | 90* | 500 7343 | 3112 | 90* | 500 7343 |
| 3144 | 69* | 200 7358 | 3144 | 69* | 200 7358 |
| 3169 | 77* | 500 7450 | 3169 | 77* | 500 7450 |
| 3298 | 93* | 200 7559 | 3298 | 93* | 200 7559 |
| 3367 | 09* | 200 7674 | 3367 | 09* | 200 7674 |
| 3386 | 61* | 200 7823 | 3386 | 61* | 200 7823 |
| 3424 | 23* | 200 8468 | 3424 | 23* | 200 8468 |
| 3484 | 1—100 | 50 8636 | 3484 | 1—100 | 50 8636 |
| 3529 | 1—100 | 50 8759 | 3529 | 1—100 | 50 8759 |
| 3540 | 93* | 200 8783 | 3540 | 93* | 200 8783 |
| 3686 | 39* | 200 8895 | 3686 | 39* | 200 8895 |
| 3784 | 59* | 500 9007 | 3784 | 59* | 500 9007 |
| 3955 | 24* | 200 9451 | 3955 | 24* | 200 9451 |
| 4193 | 86* | 200 9660 | 4193 | 86* | 200 9660 |
| 4360 | 62* | 200 9675 | 4360 | 62* | 200 9675 |
| 4622 | 47* | 500 9836 | 4622 | 47* | 500 9836 |
| 4644 | 66* | 200 9979 | 4644 | 66* | 200 9979 |

* Усе астатнія 99 аблічвання тэй серыі выйгралі па 20 руб.

АДРАС РЕДАКЦЫІ І ВЫДАВЕЦТВА: Менск, Савецкая, 63. Тэлефоны: адказны рэдактар — 21-358; нам. рэдактара — 21-358; сакратарыят — 23-955; аддзелы: партыйны, культурны, замежнай інфармацыі — 22-412; сельскагаспадарчы, прамясловы, масавых кампаній і мясцовай інфармацыі — 21-846; пісем рабочых і калгаснікаў і работы з рабочымі і наёмнымі — 21-399; загадчык выдавецтва, прыём аб'яў — 21-360; бухгалтэрыя — 21-885.

Тыраж 92.635.

Друкарня газеты «Звязда», Менск, Савецкая, 63.

Ул. Галоўлітбела № 1